



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СА «ЗВЯЗДОЙ» — У НОВЫМ ГОДЗЕ!

Ідзе падпіска на 1 паўгоддзе і 1 квартал 2009 года

Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)

Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы	на 6 месяцаў
63850 (індыўідуальны)	10120	30360	60720
63145 (індыўідуальны льготны для пенсіянэраў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	9570	28710	57420
63858 (ведамасны)	16170	48510	97020
63239 (ведамасны льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	14740	44220	88440

Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі

Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі з 1 студзеня 2009 года. Гэта прадугледжана пастановай Савета Міністраў № 1942 ад 16 снежня 2008 года, паведамлілі ў Апараче Саўміна.

Тарыфы на паслугі па тэхнічным абслугоўванні жылых дамоў устаноўлены ў памеры Br296 у месца за 1 кв.м агульнай плошчы жыллага памяшкання, што на 11,8 працента перасягае памер дзеючага тарыфу. Новыя цэны і тарыфы на цэплавую энергію для патрэбаў ацяплення і гарачага водазабеспячэння складуць Br43 458,3 за 1 Гкал (на 15,6 працента больш). Тарыфы на халоднае водазабеспячэнне і на каналізацыю павялічацца на 20 працэнтаў і складуць Br385,7 за 1 куб.м і Br242 за 1 куб.м адпаведна. Тарыф за вываз і аб'яшходжванне цвёрдых бытавых адходаў узрасце на 16,9 працента да Br4764 за 1 куб.м, за карыстанне ліфтамі — на 20 працэнтаў да Br1421 з аднаго пражываючага ў месца.

Тарыфы на электрычную энергію для насельніцтва з 1 студзеня 2009 года ўстаноўлены ў памеры Br173,3 за 1 кВт.гадз. Дакументам вызначаны таксама тарыфы на электрычную энергію для насельніцтва, дыферэнцыраваныя па часавых перыядах. Так, пры ажыццэўленні дыферэнцыраванага ўліку кошт электрычнай энергіі ў перыяд мінімальнага нагрузак (з 22.00 да 17.00) складае Br121,1, максімальных (з 17.00 да 22.00) — Br346 за 1 кВт.гадз. Тарыфы на электрычную энергію ў жылых дамах (кватэрах), абсталяваных электраліфтамі, складуць Br125,3 за 1 кВт.гадз. (Br87,7 — у перыяд мінімальнага і Br250,6 у перыяд максімальных нагрузак).

Кошт электраэнергіі для патрэбаў ацяплення і гарачага водазабеспячэння з дапуўненай магутнасцю абсталявання больш за 5 кВт у перыяд мінімальнага нагрузак (з 23.00 да 6.00) устаноўлены на ўзроўні Br173, у астатні час сутак — Br665. Таксама зацверджаны цэны для насельніцтва на прыродны і звадкаваны газ. Тарыфы на паслугі халоднага водазабеспячэння і каналізацыі з 1 студзеня 2009 года ўстаноўлены ў памеры Br860 і Br684,3 за 1 куб. м адпаведна за аб'ём, спажыты грамадзянамі, якія пражываюць у прыналежных ім на права ўласнасці індыўідуальных жылых дамах (кватэдрах), звыш нормаў, зацверджаных мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі.

У адпаведнасці з пастановай, наймальнікі, уласнікі жылых памяшканняў, члены арганізацый грамадзян-забудовшчыкаў, жылля дамы якіх аснашчаны шматтарыфнымі электроннымі прыборамі ўліку электрычнай энергіі і аўтаматызаванымі сістэмамі кантролю і ўліку электрычнай энергіі, праводзяць аплата спажытай электрычнай энергіі на выбар — зыходзячы з дыферэнцыраваных па часавых перыядах тарыфаў або аднаставачнага тарыфу.

Для разліку за электрычную энергію па дыферэнцыраваных тарыфах у выхадны і святковыя дні прымяняюцца тарыфы, устаноўленыя на перыяд мінімальнага нагрузак.

Пастанова № 1942 прынята ў адпаведнасці з падпунктам указа № 604 «Аб мерах па павышэнні эфектыўнасці работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі» ад 6 кастрычніка 2006 года і ўступае ў сілу з 1 студзеня 2009 года.

Нагадаем, у гэтым годзе тарыфы на аплата жыллёва-камунальных паслуг павялічаліся двойчы — з 1 студзеня і з 1 мая. У суме тарыфы на ЖКП за студзень-жнівень 2008 года былі павышаны на \$9,1 у эквіваленце зыходзячы з разліку платы за дваўкаваёў кватэру.

БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні Дзмітрыю Мядзведзеву

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сабе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Дзмітрыю Мядзведзеву ў сувязі з аўтакатастрофай на поўдні Ізраіля, якая прывяла да гібель расійскіх грамадзян.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

С. Сідорскі ўручыў прэміі ўрада за дасягненні ў галіне якасці 2008 года

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі ўручыў прэміі ўрада за дасягненні ў галіне якасці 2008 года. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбылася ў Палацы Рэспублікі.

За ўкраненне высокаэфектыўных метадаў кіравання якасцю і забеспячэнне на гэтай аснове выпуску конкурэнтназдольнай прадукцыі прэмія ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці 2008 года прысуджана ЗАТ «Атлант» (г. Мінск), абласному ўнітарнаму праектнаму прадпрыемству «Інстытут Гроднаградзядзянпраект», ТАА «Вытворчае аб'яднанне «Энергакамлект» (г. Віцебск), ААТ «Бабулін гладыш» (г. Магілёў), ААТ «Белавежскі» (пас. Белавежскі, Каміненцкі раён, Брэсцкая вобласць), ААТ «Кераміка» (г. Віцебск), ВРУП «Брэст-аблгас», ВРУП «МЗКР» (г. Мінск), РУП «Светлагорскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання «Светлагорскармаш».

Таксама прысуджаны званні дыпламанта конкурсу на সুкісанне прэміі ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці 2008 года ААТ «Белусвязбуд» (г. Мінск), ААТ «Жабінкаўскі камбікормавы завод», ААТ «Купаліна» (г. Салігорск).

БЕЛТА.

Fishman Group гатова інвеставаць \$500 млн у беларускі ПВТ

Аб гэтым паведаміў саўладальнік кампаніі Ээль Фішман на выніках сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сяргеям Сідорскім.

Паводле слоў Эяля Фішмана, рэалізацыя праекта можа пачацца ўжо ў сярэдзіне бягучага года. Чакаецца, што будаўнічыя работы будуць працягвацца 5-6 гадоў. Генеральны менеджар гэтага інвестпраекта, прэзідэнт кампаніі «Інтрэнішл Джойнт Індустры» Навум Фураш адзначыў, што Fishman Group — гэта адна з самых буйных фінансава-прамысловых груп Ізраіля, асноўнай спецыялізацыяй якой з'яўляецца інвеставанне ў будаўніцтва, высока тэхналогіі, гандлёвую сетку. Навум Фураш таксама паведаміў, што па выніках сустрэчы з Сяргеям Сідорскім бакі дамовіліся аб тым, што на тэрыторыі ПВТ змогуць працаваць рэзідэнты, занятая не толькі ў галіне інфармацыйных тэхналогій, але і з высокімі тэхналогіямі ў любым іншым відзе дзейнасці.

БЕЛТА.

Міжнародны форум гісторыкаў

Як ужо паведамляла «Звязда», сёння ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пройдзе Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці», прымеркаваная да 90-годдзя ўтварэння БССР.

З прывітаным словам выступіць кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Уладзімір Макей. У рабоце канферэнцыі возьмуць удзел вядучыя навукоўцы-гісторыкі, дзяржаўныя асобы краіны, прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу і міжнародных арганізацый.

З дакладам «Беларусь: этапы сацыяльна-эканамічных і палітычных здзяйсненняў» выступіць Старшыня Праэдыўміа Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук, прафесар Міхал Мясніковіч. Міністр адукацыі Беларусі, доктар педагогічных навук, прафесар Аляксандр Радзюк зробіць даклад на тэму «Гісторыя станаўлення беларускай дзяржаўнасці як фактар грамадзянскага і патрыятычнага выхавання навукоўцаў і студэнтаў моладзі». Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь, доктар юрыдычных навук, прафесар Рыгор Васілевіч прааналізуе канстытуцыйныя рэформы ў Беларусі на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзяў. Увогуле ў праграме канферэнцыі — шмат разнастайных, надавачай цікавых выступленняў, якія, несумнянна, паспрыяюць далейшаму развіццю гістарычнай навуцы. У межах канферэнцыі адбудзецца адкрыццё выставкі Нацыянальнага архіва і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «Гісторыя Беларусі: станаўленне нацыянальнай дзяржаўнасці».

Таццяна ПАДАЛЯК.

(Працяг тэмы на 5-й стар.)



Беларуская сенсацыя

СУПЕРДОМ З САЛОМЫ І БУТЭЛЕК

Незвычайнае жыллё, спраектаванае беларускім навукоўцам, не толькі экалагічнае, але і энергааўтаномнае

Фота Мары Жыліньскай.

Мы пазналі яго яшчэ з дарогі — акруглае прыземістае збудаванне з мініяцюрным ветрачком на даху. Гэці адмысловы шацёр. Бось яна, беларуская сенсацыя — дом, збудаваны выключна з экалагічных матэрыялаў, і абсалютна энергаэканамічны. Пенка на дровах ацяпляе збудаванне. Вятрак і фотагальванічныя ўстаноўкі вырабляюць электрычнасць. Калектары на даху награвваюць ваду. Сонечныя батарэі, між іншым, беларускай вытворчасці. З утылізацыі таксама ўсё прадумана. Адходы трапляюць наўпрост на прысядзібны ўчастак —

зроблена трохкамерная сістэма перапрацоўкі сцёкаў і адводу ў сад. Бось вам і гатовы ўгнаенні. Суцэльнаыя пласці. Аўтар праекта энэргазаберагальнага дома — і яго гаспадар у адной асобе — Яўген ШЫРКАУ, кіраўнік Цэнтра «Хабітат», старшыня праўлення Мінскага аддзялення Міжнароднага грамадскага аб'яднання экалагаў, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай акадэміі экалогіі, кандыдат тэхнічных навук.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

«Крызіс — з'ява часовая. Заўсёды трэба спадзявацца на лепшае»

— Справы, калі шчыра, у нас цяпер не самыя лепшыя, — распавядае Святаслаў Чарнушкі, генеральны дырэктар прыватнай фабрыкі «Васіліна», якая працуе ў Віцебскім раёне. — Мы займаемся вырабам панчоў, шкарпэтак і чаршак. У нас 11 гадоў. У Расію адпраўляем да 70 працэнтаў нашай прадукцыі. Пасля таго як банкаўская сістэма ў Расіі фактычна трапіла ў крызісны стан, адразу мы адчулі гэта на сабе. Плячкі адтуль зацягваюцца, рэзка зніжэнне курсу расійскага рубля ў адносінах да беларускага вельмі дрэнна адбілася на нашых заробках... У нашым калектыве ўсяго 100 чалавек. І звычайна нікога не плануем. Упэўнены, крызіс — з'ява часовая. Заўсёды трэба спадзявацца на лепшае.

Цікава, а як цяпер трымаюцца будаўнічыя арганізацыі?

Вялікі калектыў знакамцітага «Віцебскага домабудуўнага камбіната» (а ўсяго тут працуе больш за 3 тысячы чалавек) не можа не глядзець у будучыню з аптызмам. Менавіта прадстаўнікі гэтага калектыву займаліся рэканструкцыяй комплексу Летнянага амфітэатра, працавалі і працуюць на іншых вядомых аб'ектах. Тут зарплата ў сярэднім больш за 1 мільён рублёў. Напэўна, таму і няма дэфіцыту працаўнікоў. Намеснік генеральнага дырэктара Віктар Ляпіш шчыра ганарыцца тым, што камбінат, бадай, адзіны ў краіне, стварае жыллёва-будаўнічыя калератывы. Усяго запланавана пабудавання тры жыллыя дамы. Разлічана пытанне нават аб аказанні фінансавай дапамогі тым, хто будзе жыць.

Намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкома Віктар Нікалайкі адзначаў, што і падчас крызісу многія прадпрыемствы ў рэгіёне развіваюцца. Пастаяўскі хлебазавод, напрыклад, асвоіў новыя віды прадукцыі. І Глыбоцкі кансервавы камбінат вырабляе 6 дадатковых найменняў, якія больш сёння прапануюць на знешні рынкі. Дынамічна развіваецца віцебскі камбінат «Віцьба» — пратэіна прама з канвеера сыходзіць на рэалізацыю салядочка прадукцыя не толькі на мясцовы рынак. Есць заяўкі і на знешні рынкі. Трэба ўсталяваць дадатковую лінію. На «Нафта» паслалі паболей чыгуначных цыстэрнаў, каб адпраўляць прадукцыю. Паводле ягоных слоў яшчэ не ўсе кіраўнікі прадпрыемстваў актыўныя ў правядзенні рэкламных кампаній. «Мала вырабчы якасцю прадукцыю, трэба навукова яе прадаваць», — падкрэсліў намеснік губернатара. — Продаж айчынных тавараў, і не толькі падчас крызісу, — вельмі актуальная задача.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Еўра набірае «ачкі»

Грошы

Услед за рэзкім ростам курса еўра на сусветных рынках больш важкі «ціжнікі» на еўрапейскую валюту выставілі і «аб'емнікі» — апошні тыдзень курс улаццеў у сярэднім на 250 рублёў.

Напрыклад, учора найлепшы курс куплі наўнага еўра банкі даходзіў ужо да 3112 рублёў за 1 еўра, а прадаваўся ён па 3184 рублі. А вось курс долара, які апошнім часам асабіста пільна адсочвала насельніцтва і спекуляцыя USD, на сусветным рынку «дайшоў» да курсу звыш 1,4 долара за 1 еўра. Знізілі курс наўнага амерыканца ўжо ў нас абменныя пункты, дзе учора долар склупляўся ў сярэднім на 2230 рублёў, а продаж складуў 2242 (за-

мест ранейшых 2244 рублі). Тое, што адбылося на сусветным рынку з курсамі валют, экспарт звязваюць з рашэннем Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША знізіць базавую стаўку з аднаго працэнта да 0-0,25 працэнта. У выніку інвестары пачалі выцягваць ад долараў — прадаваць іх і ўкладвацца ў еўра. Апошні, зразумела, стаў расці ў адносінах да большасці іншых валют свету. Напрыклад, на Украініні таргах брытанскі фунт устанавілі новы гістарычны мінімум у адносінах да еўра, патанеўшы да 1,1 еўра.

Акрамя гэтага, занаўчы ў гутарцы з нашым карэспандэнтам кіраўнік Цэнтра макраэканамічных даследаванняў Інстытута эканомікі Навы-

анальнай акадэміі навук Аляксандр Лучанок, «праваўлі» курс долара таксама друкаваны станок: ЗША надруквалі вельмі шмат грошай для падтрымкі сваёй эканомікі, гэта значыць, у апошні месяцы ў Злучаных Штатах вельмі хутка расце грашовая маса. Аднак заахвочана на пытанне накіонт найбольшіх перспектываў пары долар/еўра, эксперт значыць, што іх цяжка спрагназаваць.

— На гэтым рынку гуляюць спекулянтны і ўсё будзе не так, як можна спрагназаваць, зыходзячы з элементаў логікі, — адзначаў Аляксандр Лучанок. — Магчыма, курс долара цяпер спецыяльна зніжаецца, таму што амерыканскай валюце яшчэ трэба падцаць...

Ігар ШАНЦАНКА.

Урад Беларусі павялічыць статутныя фонды чатырох найбуйнейшых дзяржбанкаў на Br2 трлн

Гэта прадугледжана ўказам № 687 ад 17 снежня 2008 года.

Так, статутны фонд ААТ «ААБ Беларусбанк» будзе павялічаны на Br650 млрд, або на 39,7 працэнта да Br2286,9 млрд. ААТ «Белгарапрамбанк» — на Br950 млрд (на 50,6 працэнта) да Br2828,6 млрд. ААТ «Белінвестбанк» — на Br200 млрд (у 2,1 раз) да Br382,1 млрд. ААТ «БПС-Банк» — на Br200 млрд (у 2,03 раз) да Br394,1 млрд.

Павелічэнне статутных фондаў будзе ажыццэўлена праз выпуск дзяржаўных даўгатэрміновых аблігацый на суму Br2 трлн з тэрмінам абарачэння да 10 гадоў і

ўтварыцца на 1 снежня 2008 года. Такім чынам, статутны фонд ААТ «Белгарапрамбанк» будзе павялічаны больш чым у два разы (на Br1,95 трлн) і складе Br3828,6 млрд. Аднак, агульны аб'ём дзяржаўнай падтрымкі гэтых банкаў складе Br3 трлн.

У адпаведнасці з указам кантроль за выкананнем дакумента ўкладзены на Камітат дзяржаўнага кантролю. Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.

БЕЛТА.

белагарапрамбанк
традыцыі будучага

Открытое акционерное общество «Белагарапрамбанк»

СООБЩАЕТ, ЧТО 22 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагарапрамбанк» во исполнение соответствующего Указа Президента Республики Беларусь.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 18 декабря 2008 года.

Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по месту нахождения Правления ОАО «Белагарапрамбанк».

Для получения бюллетеня для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагарапрамбанк», его филиалы, отделения по месту нахождения акционеров.

Бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 20 декабря 2008 года.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждении ОАО «Белагарапрамбанк» после 2 января 2009 года.

Телефоны для справок:
8(017) 250 60 01, 228 53 00.

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 27.10.2006 № 2 выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАЗДЗЕЙ

УДЗЕЛЬНІК ДТЗ У ІЗРАІЛІ АСПРЭЧЫЎ ВЕРСІЮ АБ КІРОВОЦАХ-ЛІХАЧАХ

Адзін з удзельнікаў ДТЗ у Ізраілі аспрэчыў словы міністра транспарту аб тым, што прычынай аварыі стала саборніцтва на хуткасць паміж двума кіроўцамі турыстычных аўтобусаў.

Паводле слоў кіроўцы другога аўтобуса, ніхкі гонак не было. Ён распавяў, што аўтобус, які разбіўся, доўгі час ішоў наперад, аднак потым на прапункцы пунце яго затрымаў, і ён адстаў. Яго кіроўца, 39-гадовы Эдуард Гельфонд, мабіць вырашыў нагнаць уплунчаны час, набраў хуткасць і пайшоў на агон.

Абыходзячы першы аўтобус злева, ён не змог уліцацца ў круты правы паварот, страціў кіраванне, і яго аўтобус, прабыўшы агорудку, заваліўся ў цясніну глыбінёй каля 60 метраў. Паданочы, аўтобус некалькі разоў перакруціўся, фактычна не пакінуўшы пасажырам шанцаў выжыць.

Большасць з іх былі жанчынамі, прадстаўніцамі расійскіх турыстаў, якія накіроўваліся на азнаёмленую паездку на курорты Чырвонага мора ў Ізраілі. 24 чалавекі загінулі, яшчэ 20 атрымалі цяжкія траўмы.

Паведлямецца, што кіроўца, прышлілены рэменне бяспекі, выжыў. Разам з іншымі пацярпелымі ён адпраўлены ў бальніцу, па выхадзе з якой яго чакае суд. Паводле некаторых звестак, калі б аўтобус не валеццеў з трасы, ён бы ўсё роўна патрапіў у ДТЗ: па сусрэчайнай паласе рухаўся яшчэ адзін турыстычны аўтобус, і размінуцца з ім было практычна немагчыма.

СКАРАЧЭННЕ УНУТРАНІХ ВОЙСКАЎ У РФ ПРЫПЫНЕНА: УЗДАД ЧАКАЮЦЬ БЕСПАРАДКАЎ 3-ЗА КРЫЗІС

Прынятае два гады таму Саветам бяспекі рашэнне аб скарачэнні ўнутраных войскаў пры-

РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

ПЕНСІІ ВЫПЛАЦЯЦЬ ПЕРАД СВЯТАМІ

У сувязі са святамі ў Беларусі крыху змяняцца графікі выплаты пенсій. Пра гэта карэспандэнту «Звязды» паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў.

У прыватнасці, пенсіі, тэрмін выплаты якіх прыпадае на каталіцкія Каляды, можна атрымаць 24 снежня. Гэтаксама на дзень раней, 6 студзеня, будзе магчыма атрымаць пенсіі, графік якіх прыпадае на праваслаўныя Каляды. Што да навагодніх святаў, то варта заўважыць: традыцыйна ў самым пачатку месяца разлікі з пенсіянэрамі робяцца толькі ў некаторых рэгіёнах Беларусі. Таму, у прыватнасці, у сталіцы выплата за 1 студзеня будзе праведзена 31 снежня. А пенсіянэры, графік якіх прыпадае на 2 студзеня, атрымаюць свае грошы ў гэты дзень. Пры гэтым, заўважыў Валерый Кавалькоў, прызначэнне больш ранніх тэрмінаў да збору з выплаты не прывядзе — дастаткова колькасць сродкаў на фінансаванне пенсій у Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва ёсць.

Сяргей ГРЫБ.

ЗАПАСЫ ГОТАВОЙ ПРАДУКЦЫІ У СТУДЗЕНІ — ЛІСТАПАДЗЕ СКЛАЛІ 63,5 ПРАЦЭНТА СЯРЭДНЯМЕСЯЧНАГА АБ'ЁМУ ВЫТВОРЧАСЦІ

Запасы гатовай прадукцыі ў прамысловасці Беларусі на 1 снежня 2008 года склалі ў фактычных цэнах Br5,233 трлн, паведамлілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. На 1 лістапада аб'ём нерэалізаванай прадукцыі склаў 54,6 працэнта.

За апошні месяц запасы выраслі на прадпрыемствах практычна ўсё галіновы міністэрстваў і канцэрнаў і на некаторых выйшлі за нарматыўныя рамкі. Так, у Мінпраме суднобудні запасы да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці склаў 105,4 працэнта, трактароў — 78,3 працэнта, падшыпнікаў качэня — 186,4 працэнта, тэлевізараў — 167,6 працэнта, пральных машын — 248,5 працэнта. Павялічылі таксама запасы керамічнай пліткі (161,3 працэнта), тканін (195,2 працэнта), кансерваў (233,3 працэнта), у тым ліку плодаагароднінных — у 3,5 раз.

Нагадаем, што ўрад пастановай № 310 устанавіў міністэрствам і ведамствам заданні на 2008 год па зніжэнні запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах прамысловасці. Па выніках года запасы ў прамысловасці павінны склаці не больш як 57,5 працэнта да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці ў фактычных цэнах.

АНДРЭЙ АРАМНАЎ — ЛЕПШЫ СПАРТСМЕН БЕЛАРУСІ

Алімпійскі чэмпіён Пекіна цяжкаатлет Андрэй Арамнаў прызнаны лепшым спартсменам Беларусі 2008 года. Ён перамоў у юбілейным, 50-м на ліку, апятанні газэты «Спортивная панорама».

Па выніках галасавання Андрэй атрымаў 1258 балаў. Другую суму балаў набрала яшчэ адна алімпійская чэмпіёнка Аксана Мяншкова, якая выйграла саборніцтва па кіданні молата. Трыце месца ў братоў Аляксандра і Андрэя Багдановічаў. У намінацыі «Лепшая каманда — 2008» не было роўных футбалістам барысаўскага БАТЭ, другой названа жаночая зборная па баскетболе...

БЕЛТА.

У КРАМУ 3... АЎТАМАТАМ

Да крымінальнай адказнасці за дзёрзкае хуліганства будзе прыцягнуты 18-гадовы хіжар Наварудка.

Паводле інфармацыі прэс-службы УУС Гродзенскага аблвыканкома, малады чалавек у

На слыху

«Ад лямпачак напальвання мы яшчэ доўга не адмовімся»

Еўракамсія і ўрады шэрагу краін ЕС прапунуюць паступова замяніць лямпачак напальвання на энергазберагальныя. Па ацэнках экспертаў, для гэтага спатрэбіцца як мінімум тры гады. Пасля гэтага тэрміну, у 2012 годзе плануецца ўвесці канчатковую забарону на лямпы напальвання.



Старая і новая: поўная замена адбудзецца не хутка.

Як мяркуюць прыхільнікі гэтай ідэі, дзякуючы ёй еўрапейцы будуць эканоміць ад 5 да 10 мільярдаў еўра ў год. Акрамя таго, такая мера дазволіць скараціць штогадовыя выдаткі парніковых газаў на 15 мільяёнаў тон.

У Міністэрстве прамысловасці гэтай навіне не здзівіліся: «Такія заявы гучаць ужо апошняга гадоў 5. І што? Паглядзіце, звыклі лямпачкі напальвання мы выкарыстоўваем дагэтуль. Хоць у краіне ўжо распачалася вытворчасць і энергазберагальных лямпачак — на адным электралімпавым заводзе ў Брэсце».

Намеснік дырэктара па вытворчасці РУП «Брэсцкі электралімпавы завод» Леанід Хомчанка падвергнуў гэтую інфармацыю і даў па нашай просьбе невялікі каментарый.

Ідэя праца на запуску ліній па зборы энергазберагальных лямпачак. Камплектацыя часткі да нас паступаюць з-за мяжы. У мінулым месяцы была выпущана першая партыя — каля 30 тысяч штук, у снежні плануем выбраць яшчэ адну партыю. Паводле спектра святла лямпачкі ёсць і «ціплыя» і «халодныя». Апошніх пакуль было выпушчана крыху больш, таму што было закуплена больш адпаведных комплектавых частак. Гарантыйны тэрмін на нашы энергазберагальныя лямпачкі складае 8 тысяч гадзін. Да прыкладу, у звычайнай лямпачцы напальвання ён не перавышае адной тысячы гадзін. Цана ў крамах у залежнасці ад магутнасці — ад 12 да 15 тысяч рублёў, — кажаў Леанід Мікалаевіч.

Каментуючы ўвогуле інфармацыю пра паступовае замяну ў Еўропе лямпачак напальвання на энергазберагальныя, суразмоўца заўважыў, што ў найбліжэйшай і нават аддаленай перспектыве не толькі Беларусь, але і іншыя краіны былога Саветаў Саюза наўрад ці адмовяцца цалкам ад выкарыстання першых.

Такія лямпачкі выпускаліся ў вялікім асяртыменце, адпаведна, была і дагэтуль ёсць вялікая колькасць электрапрыбораў, да якіх патрэбныя менавіта звычайныя лямпачкі напальвання, у тым ліку розных бытавых прыбораў, — зазначаў Леанід Хомчанка. У Еўропе крыху іншая сітуацыя з гэтым. Разам з тым варта сказаць, што ў свеце выкарыстоўваюцца і іншыя крыніцы святла, напрыклад, святлодыёды. Хто ведае, можа, з цэгам часу мы ў масавым парадку прыродзім ад выкарыстання лямпачак напальвання да нейкіх іншых эфектыўных крыніц святла.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Пчаліныя сем'і з'явіліся ў штаце Віцебскага скурна-венералагічнага дыспансэра

Пчаліныя і пчэлы вулляў з'явіліся ў Віцебскім абласным скурна-венералагічным дыспансэры, паведаміў галоўны ўрач медыцынскай установы Віктар Спірыдоў. Цяпер пацыенты дыспансэра могуць вылучацца ад немачы пры дапамоце нетрадыцыйнага метаду — апітрапіі (ячынне пчаліным ядам і прадуктамі пчаларэства).

Пчаліны існуе на базе аднаго з аддзяленняў дыспансэра, што ўдзелены ад цэнтральнай часткі горада на беразе ракі Віцьба, дзе ёсць умовы для медзабору. Аслюбоўваннем пчалініка займаецца пчалар са стама, а ў кабінаце апітрапіі працуюць вопытныя спецыялісты. Чатыры вуллі знаходзяцца ў невялікім садзе аддзялення, а пяты змешчаны ў кабінеце спецыяльных спосабам. Аднаю бокам — ляткі — ён выходзіць на двор, так што пчаліныя сям'і яны «працуюць на карысць пацыентаў круглы год».

Віцебскі дыспансэр пайшоў па шляху прызначэння комплекснага лячэння — разам з выкарыстаннем сучасных медыкаментозных назазначана нетрадыцыйныя метады. Шырока выкарыстоўваюцца іголка-электрапія, вода і прызлучэнне, лекавыя травы, а сёлетня ўкаранення апітрапіі, гурдатэрапіі і гемапэталіі. Гэта звязана з тым, што ў апошнія гады павялічылася колькасць хронічных захворванняў, якія дрэнна паддаюцца лячэнню і ўстойлівыя да традыцыйнай тэрапіі, што, у сваю чаргу, выклікала бесістэмнае прымяненне лекаў, зніжэннем імунітэту, адзначаў Віктар Спірыдоў.

Паказанні для прызначэння апітрапіі з'яўляюцца шырокі спектр неўралгічных, а таксама дарматалагічных і гінекалагічных захворванняў. Гурдатэрапія выкарыстоўваецца ў лячэнні хронічнага прастатыту, адномыя прастаты і некаторых іншых хворобаў. Пры гэтым калі п'явак даводзіцца закупляць у спецыяльным гадавальніку ў Мінску, то пчолы цяпер заўсёды ў распараджэнні спецыялістаў віцебскага дыспансэра.

Сяргей КОЧАТАЎ, БЕЛТА.

3 плацінавым адценнем

МЕРНЫЯ ЗЛІТКІ АТРЫМАЛІ СТЫПЕНДЫЯТЫ ПРЭЗІДЭНЦКАГА СПАРТЫЎНАГА КЛУБА

17 снежня адбылося ўрачыстае ўшаноўванне стыпендыятаў Прэзідэнцкага спартыўнага клуба, якія паказалі высокія вынікі на XXIX Алімпійскіх гульнях і XIII Паралімпіядзе ў Пекіне, а таксама ўрачыстае імяныя пасведчанні стыпендыятам клуба на наступны год. Дыпломы, пасведчанні і падарункі спартсменам уручыў старшыня цэнтральнага савета рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Прэзідэнцкі спартыўны клуб» Дамітрый Лукашэнка. Ён падзякаваў спартсменам «за бліскучыя спартыўныя вынікі», паказаныя на спаборніцтвах чатырохгоддзя. 125 спартсменаў і спартсменаў-паралімпійцаў, а таксама 10 тэрнераў будуць атрымаць стыпендыі налета, падаеўкі кіраўніўцы Прэзідэнцкага клуба. «Дзякуючы вашым адметным выступленням, павялічылася не толькі колькасць стыпендыятаў, але і памер стыпендыі. Ванкувер-2010 і Лондан-2012 вашы арчынцы ў нашай сумеснай працы», — адзначыў Дамітрый Лукашэнка.



Фота БЕЛТА.

Падзяку Прэзідэнцкага спартыўнага клуба, а разам з ёй і 10-грамовыя мерныя плацінавыя зліткі атрымалі 25 спартсменаў. Сярод іх Наталія Анфрыненка (баскетбол), Аляксандр Буйкевіч і Валерый Прыёмка (фехтаванне), Аляксей Ігнатэвіч і Настася Маракоўска (спартыўная гімнастыка), Алена Філіпава (барацьба вольная), Ірына Кулеша, Сяргей Лагун, Геннадзь Махвіеня, Настася Наваковіч (джажка атлетыка), Віктар Вабішчэў (плаванне), Памочнік Прэзідэнта па пытаннях фізічнай культуры і спорту Геннадзь Аляксеева адзначыў, што дзякуючы падтрымцы Прэзідэнцкага клуба, стыпендыяты «змаглі падарываць і ўзяць удзел у Алімпійскіх гульнях», дзе паказалі дастойныя вынікі», і выказаў спадзяванне, што «такія мерапрыемствы будуць стымуляваць удасканаленне свайго майстэрства» і надаць ім п'ятыя стыпендыі, якія падняліся на п'ядэстал міжнародных спаборніцтваў сёлетна, а гэта гімнастка Анастасія Іванкова (групавое практыкаванне) і Уладзімір Ізотаў (плаванне) атрымалі 100-грамавыя плацінавыя зліткі. Сярэбраны прызёр Алімпіады ў Пекіне ў дзясцібор'і Андрэй Краўчанка падзяку атрымліваў за фармуліроўку «За волю да перамогі і спартыўны характар». А да яе — 200-грамавы плацінавы злітак. Чэмпіён і прызёр Паралімпіады ў плаванні Раман Макараў ўзнагароджаны 300-грамавым зліткам, а самы важкі, 500-грамавы дастаў таксама чэмпіён і прызёр Паралімпіады ў веласпорце Алене Драздоўва. Як пасля прызнаўся ў інтэр'ю капітан Беларускай зборнай на Паралімпіядзе ў Пекіне Раман Макараў, для яго самае важнае — увага,

якую працягваюць да спартсменаў, і ў тым ліку да паралімпійцаў. «Прэзідэнцкі спартыўны клуб заўсёды з разуменнем ставіўся да інавацыяў. І тое, што з гэтага года стыпендыі алімпійцаў і паралімпійцаў зраўнялі, гаворыць пра тое, што сацыяльная палітыка нашай дзяржавы развіваецца гэтак жа, як у самых развітых краінах свету. У сучасным спорце дасягненне высокай вынікаў немагчыма без адпаведнага фінансавання, там удава прыёма, што Прэзідэнцкі спартыўны клуб аказвае і матэрыяльную падтрымку ў выглядзе стыпендыі і каштоўных падарункаў».

Міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгарэў адзначыў, што

Алена КРАВЕЦ.

Спорт-тайм

Крыўшанка збіраецца ў Сібір

Беларускі настаянік Ігар Крыўшанка лічыцца адным з кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера клуба другога расійскага дывізіёна «Сібір». Кіраўніцтва клуба не будзе працягваць кантракт з галоўным трэнерам Сяргеем Аборным і ўжо на гэтым тыдні аб'явіць назваць імя новага настаяніка. Не захацеў застацца на гэтай пасадзе і сам Аборны, які ставіў задачу выхату ў прэм'ер-лігу і праправаў адпаведнае фінансаванне забеспячэння. Аднак спасылаючыся на гэтыя фінансывы крызіс, клуб такія ідэі не падтрымаў. Цяпер на сусветнай прэс-канферэнцыі Ігар Юран і беларускі спецыяліст Ігар Крыўшанка.

АБФФ дапаможа Хагшу

Абаронца БАТЭ Анры Хагшу (на фота злева) гатовы прыняць беларускае грамадзяства, аднак толькі пры ўмове, што ён будзе выступаць за нацыянальную зборную нашай краіны. Асацыяцыя «Беларуская федэрацыя футбола» гатовая прыклічыць усе намаганні для таго, каб дапамагчы футбалісту атрымаць беларускае грамадзянства. Кіраўнік АБФФ Геннадзь Нывяглас у інтэр'ю газеце «Всё о футболе» сказаў, што асабіста абмяркоўваў з Хагшам гэты пытанне. «Анры гатовы прыняць беларускае грамадзянства з адной мэтай — гуляць у нацыянальнай зборнай. Ёсць толькі адзін чалавек, які можа даць такую гарантыю — Бернд Штанге. Ведаю, што ў Бернда пасля адпачынку запланаваная сустрэча з Хагшам, дзе яны абмяркоўваюць і гэта пытанне. Паводле ўсіх правілаў, ФІФА Анры можа змяніць футбольнае грамадзянства, бо ён правёў ўсёго толькі таварыскі матч за футбольную зборную Расіі. Так што ўсё будзе залежаць ад жадання галоўнага трэнера і самога футбаліста. Адначасу, што Хагшу з'яўляецца тым мадэльным абаронцам, які патрэбны Штанге. Што да тычыцца дапамогі ў набывцці грамадзянства, то мы прыкладзім усё намаганні», — адзначыў старшыня АБФФ.



Фота Ільіа ФАЛІНА.

Стартавалі і перамаглі

Маладзевыя (да 20 гадоў) зборная Беларусі па хакеі з перамогай стартавала ў дывізіёне В чэмпіянату свету, які праходзіць у швейцарскім Херызаў. У першым паўднёвым нашы суайчыннікі абгулялі равенікаў з Польшчы — 4:0. У той жа дзень на турніры адбыліся яшчэ два паўднёвыя. Асабліва ўразілі швейцарцы, якія будучы галоўным супернікам зборнай Беларусі ў барацьбе за адзіную п'яціку ў элітны дывізіён. Гаспадары разграмілі каманду Эстоніі — 12:1. Пры гэтым перавага па кідках у пераможцы была проста фантастычнай — 83:9. У другім матчы зборная Францыі ўзяла верх над Славеніяй — 2:1.

ШАНЦУ НЕ БЫЛО

Труп мужчыны знайшлі каля аднаго з дамоў па пр. Савецкім у Баранавічах. Было выяўлена, што чалавек скончыў жыццё самагубствам. Кінуўшыся з васьмага паверха, ён не меў шанцу выжыць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

НОВЫ ГОД У МІНСКУ: КУДЫ ПАЙСЦІ, ШТО ПАГЛЯДЗЕЦЬ?

Напярэдадні

Асноўныя святы яшчэ толькі на падыходзе, а навагодняя атмасфера ў горадзе ўжо трымае ўсталяванасць — зазіхаецца вітрыны, на вялікіх пляцоўках з'явіліся ўпрыгожаныя ёлкі, праішла напярэдняе выпрабаванне адмыслова навагодняга ілюмінацыя... Што яшчэ можа зацікавіць мінчан і гасцей сталіцы, шукаем у плане правядзення святковых мерапрыемстваў, змешчаным днём на сайце Мінгарвыканкома.

Так, 25 снежня па традыцыі адбудзецца навагодні парад — яркае тэатрызаванае шэсце Дзедаў Марозаў і Снігурак. Казачныя персанажы прыкладна з 10:30 да 13:30 прамяруюць ад перспекта Пераможцаў да Кастрычніцкай плошчы.

Святочную праграму «Афрыканская зіма ў цырку» прапануе маленькім глядачам і іх бацькам цырк-шапіто, які змяшчаецца на падвале ад Нацыянальнай бібліятэкі. Гэты паказ ідзе тройчы ў дзень — да 10 студзеня ўключна.

Непасрэдна ў навагоднюю ноч — з 21 гадзіны да 5 раніцы — будзе наладжана святковая навагодняя праграма на пляцоўцы каля Нацыянальнай бібліятэкі, а самыя стойкі змогуць не толькі паглядзець феерверк (1.30—1.50 ночы, пляцоўка каля стэлы «Мінск — горад-герой»), але і павесціцца яшчэ і ў наступны дзень, 1 студзеня — на той жа пляцоўцы з 13 да 15 і з 18 да 22 гадзін адбудзецца канцэртна-забаўляльныя праграмы для дзяцей і моладзі.

Крыху пазней, з 3 па 6 студзеня, у Палацы Рэспублікі пройдзе святковыя паказы для дзяцей з усіх дзевяці раёнаў Мінска. Акрамя таго, таксама па традыцыі адбудзецца тры два знамяныя мерапрыемствы: 4—7 студзеня ў сталічным Палацы спорту пройдзе У Калядны міжнародны жакетыны турнір на прыз Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі, з 8 студзеня ў Палацы Рэспублікі будзе ўручаныя прэміі «За доўгае адраджэнне» і спецыяльныя прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі дзецям культуры і мастацтва.

Зрэшты, каб далучыцца да свая-

та сустрэчы Новага 2009-га года, не абавязкова выязджаць у цэнтр горада — навагодняя кірмашы, тэматычныя канцэрты і паказы, дабрачынныя акцыі, ранішнікі і масавыя гульні адбудуцца ва ўсіх раёнах сталіцы.

ЗАВОДСКІ РАЁН: 26—27 снежня, Палац культуры МА3 — паказ для школьнікаў «Навагодняя прыгода»;

1 студзеня, з 1 да 4 раніцы — масавыя гульні для жыхароў раёна ў мікрараёнах Шабаны, Паўночны, Чыжоўка, Пасёлка Сосны, на пляцоўцы перад Палацам культуры МА3;

5 студзеня, ПК МА3 — дабрачынныя ранішнікі для дзяцей-інвалідаў, дзяцей з малазабяспечаных сям'яў, з дзіцячымі дамоў і інтэрнатаў;

7 студзеня, пляцоўка перад ПК МА3 — раённая тэатрызаванае свята «Калядкі кірмаш».

КАСТРЫЧЫНСКІ РАЁН: 20—31 снежня — ранішнікі для дзяцей у Палацы культуры НВА «Інтэграл», КДЦ «Рытм» ААТ «Керамін», Мінскім Палацы культуры і спорту чыгуначнікаў;

24 снежня, Цэнтр «Рытм» ААТ «Керамін» — навагодні маладзевы балы;

1 студзеня, 1.00—5.00 — свята для жыхароў раёна на пляцоўках каля кінатэатра «Электрон», Палаца культуры і спорту чыгуначнікаў, гандлёвага цэнтра па вул. Асана-левіча, 40, гандлёва-камплексу па вул. Барамзінскай, 10а;

7 студзеня, 13.00—15.00 — каляднае свята ў мікрараёне Сокал. ЛЕНІНСКІ РАЁН:

22—24 снежня, сш № 134 — тэатрызаваныя паказы «Якога колеру Новы год?»;

1 студзеня, 0.30—3.30 — масавыя гульні «Новы год-2009» ў мікрараёне Лошыца, на пляцоўцы каля Палаца культуры «Лошыцкі», пляцоўцы каля кінатэатра «Салют»;

7 студзеня, пляцоўка каля кінатэатра «Салют» — раёны кірмаш «Калядныя сюрпрызы».

МАСКОЎСКІ РАЁН: 29—30 снежня, з 12 да 14 гадзін — дзіцячыя забаўляльныя праграмы (сквер па праспекце імя газ. «Праўда», сквер па вул. Карпава); 25 і 27 снежня — пераднавагодняя кірмашы;

1 студзеня, 1.00—4.00 — тэатрызаваныя паказы і танцавальна-забаўляльныя праграмы для жыхароў раёна (сквер па праспекце імя газ. «Праўда», сквер па вул. Карпава); 7 студзеня там жа — забаўляльныя калядныя праграмы.

ПАРТЫЗАНСКІ РАЁН: 24—25 снежня, Мінскі дзяржаўны эканамічны каледж — фестываль бальных танцаў «Калядныя сустрэчы»;

24—29 снежня, Палац культуры МТЗ — паказы для дзяцей «Чароўны календар»;

1 студзеня, 00.30—4.00 — масавыя святковыя праграмы «Новы год кропчыц па планеце» ў мікрараёне Сцяпкіна, на пляцоўках лыжаролернай трасы і перад заводска-кіраўніцтвам МТЗ.

ПЕРШАМАЙСКІ РАЁН: 25 снежня — 7 студзеня, Дзіцячая чыгунка — святковыя акцыя «Зімовае казка»;

25—30 снежня, 1 студзеня, парк імя Чалюскінцаў — святковыя навагоднія праграмы;

1 студзеня, 00.30—3.00 — навагодняя культурна-забаўляльныя праграмы на пляцоўках каля клуба «Ракетчык» і каля магазіна «Гаставары» (вул. Русіянава, 1).

САВЕЦКІ РАЁН: 1 студзеня, 00.00—4.00 — свята «Чаруныцтва навагодняй ночы» на пляцоўках перад Камароўскім рынкам, універсамам «Паўночны» на стадыёне СШ № 53;

1 студзеня, 12—14 гадзін, пляцоўка перад Камароўскім рынкам — дзіцячыя забаўляльныя-гульнявыя праграма «Прывітанне, Новы год!».

ФРУНЗЕНСКІ РАЁН: 19—24 снежня, кінатэатр «Аўра» — дзіцячыя ранішнікі;

24—29 снежня, спартыўная база раёна (вул. Жудро, 22) — раённая спартыўная сярод моладзі дэпартаўнага і прыўноўнага ўзросту на зімовым мнагабор'і «Абаронца Айчыны»;

26, 29, 30 снежня, 1 і 5 студзеня, Цэнтр мастацкай творчасці — прадстаўленне «Прыгоды Папайлука ў навагоднюю ноч»;

1 студзеня, 1.00—4.00 — навагодняя свята для жыхароў раёна на пляцоўках каля Мінскага лявадлага палаца спорту, рынку «Заходні», гандлёвага цэнтра «Максімум», крамы «Купалаўскі», гандлёвага цэнтра «Мангіт», Мінскага раённага цэнтра культуры, у скверы на перакрываўнай вуліцы Ляшчынскага—Матусевіча;

да таго ж з 22 снежня па 7 студзеня ўстаноў і арганізацыі рэагуюць на правядзены святкаванне дома ў пенсіянераў, якія дасягнулі ўзросту 100 гадоў і больш, акцыі «Калядны падарунак сябру».

ЦЭНТРАЛЬНЫ РАЁН: з 10 да 30 снежня праходзіць раённая дабрачынная акцыя «Дзед Мароз прыходзіць у кожны дом» для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі;

25 снежня—27 студзеня, Мінскі палац дзяцей і моладзі — святковыя мерапрыемствы «Калядны падарунак» (у межах акцыі «Дзеці — дасягненне»); 27 снежня—28 студзеня — вечарыны ў рыцарскім клубе «Сярэднявечныя Калядкі»;

1 студзеня, 1.00—4.00 — масавыя гульні на пляцоўках каля Палаца спорту, Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі;

5 студзеня, пляцоўка каля Палаца спорту — раёны святковыя кірмаш «Калядныя забавы».

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Абзац

■ Выдучы інжынер па арганізацыі, эксплуатацыі і рамонт будынка рамонтна-будуначнага участка ААТ «Смаргонь-сілікатобетон» асуджаны за сістэматычнае атрыманне хабару ад сваіх падначаленых. Хабар ён браў за ўтойванне прагулаў і прыклісі аб'ёму выкананых работ. Даказана 5 эпизодаў атрымання хабару з верасня 2004 па чэрвень 2005 года на агульную суму 85150 тыс. Суд вызначыў яму пакарэнне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 6 гадоў з адбыццём у папраўчай калоніі ўмоцненага рэжыму з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады тэрмінам 5 гадоў.

■ На прылаўках крамаў Расіі з учарашняга дня з'явіліся «пітное малако» і «малочныя напоі»: там уступіў у сілу закон «Тэхнічныя рэгламент на малако і малочную прадукцыю». Згодна з дакументам, размяжоўваюцца тавары, зробленыя з натуральнага малака, і напоі, пры прыгатаванні якіх выкарыстана парашковае малако. Калі ў склад прадукту ўваходзіць нават 1 працэнт сухога парашку, вытворца не мае права напісаць на пакунку «малако». Адпаведным чынам, лічач спецыялісты, будуць размежаваны і цэны — на натуральнае малако яны стануць істотна вышэйшымі.

■ Пераможцаў і арганізатараў конкурсу дворніцаў «Маскоўскі дворык» ўлады плануоць адправіць адпачываць на Канарскія астравы і ў Чэхію ў пачатку наступнага года. У першым квартале 2009-га 30 чалавек адправяцца на адпачынак у Чэхію на два тыдні, яшчэ адна такая ж група паліцыя на Канарскія астравы. На арганізацыю паездкі ўлады горада выдаткавалі 7 млн рублёў.

■ Выканкам Херсонскага гарсавета (Украіна) прыняў рашэнне перавесці супрацоўнікаў мэр'я на 4-дзённы рэжым працы, скараціўшы пры гэтым фонд аплаты працы чыноўнікаў не менш чым на 10 працэнтаў. Такія ўмовы распаўсюджваюцца на сёлетні снежань, а таксама на ўвесь наступны год. Скарачэнне фонду аплаты працы не будзе датычыцца толькі кіруючых работнікаў мэр'я. Затое кіраўнікам скараціць на 50 працэнтаў выдаткі на транспарт і мабільную сувязь, забароніць замежныя камандзіроўкі за кошт бюджэтных сродкаў.

■ Продажы аўтамабіляў у Еўропе ў лістападзе знізіліся на 25,8% у параўнанні з леташнім. У параўнанні з кастрычнікам зніжэнне складала 16%. Горш за ўсё справы ў Ірландыі (-55,9% да мінулага года), Іспаніі (-49,6%), Вялікабрытаніі (-36,8%), Італіі (-29,5%), Германіі (-17,7%), Францыі (-14,1%). Працягваюць зніжацца продажы ў краінах Прыбалтыкі — на 61,5% у Латвіі, 52,6% у Эстоніі і 52,2% у Літве. Агульны еўрапейскія продажы пакуль падтрымліваюць некаторыя новыя рынкі, сярод якіх Чэхія (+2% у лістападзе) і Польшча (+10,7%).

Поўны абзац

■ У Японіі на святкаванні 60-гадовага юбілею калегі гушкілі выбяраў на ружах і не змаглі ўтрымаць. У выніку ён зламаў сабе пазванок, ішоў і праз некалькі хвілін памёр у бальніцы. Такія сумныя кур'ёзы яшчэ раз наводзяць на думку пра тое, што і на святах варта стрымліваць празмерныя эмоцыі.

■ У Швейцарыі атрымалі 62-гадовага вадзіцеля, які на працягу 40 гадоў ездзіў на аўтамабілі без вадзіцельскіх правоў. Ён быў затрыманым у ходзе дзяржаўнай правяркі ў невялікім гарадку. У гутарцы з паліцэйскім мужчынам прызнаўся, што ніколі не меў вадзіцельскіх правоў «па фінансавых меркаваннях»: ён пайшоў, што іх атрыманне застанда дарэгуе задавальненне. Пакульны грамадзянін паведаміў, што за 40 гадоў ён накатаў на машыне прыкладна 1,2 млн кіламетраў, пры гэтым ні разу не папаўся ўладам.

■ Незвычайны падарунак да хуткіх Калядкаў зрабіла амерыканская сетка закусачных Burger King для мужчын, якія любяць мяса. Навіна, якая ўжо выйшла ў продаж у некалькіх магазінах, — парфума з пахам мяса. Мясная парфума каштуе ўсяго 3,99 долара і будзе прадавацца толькі на працягу святачнага сезона і, па словах кампаніі, можа стаць арыгінальным і эканамічным падарункам у перыяд сушэствага фінансаванага крызісу. Навіна не ракамундуецца ветэрынарыям і апісваецца як «вадар спалужэння з ноткай вэнджанага мяса».

Паводле паведамленняў карэспандантаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Гайненскі сельскі ісполнительный комитет Логойского района (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже 8 (восьми) земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

Лот 1 — земельный участок № 1 в д. Родевичи, площадью участка — 0,2282 га, кадастровый

Извещение о проведении 30 декабря 2008 года

81-го открытого аукциона на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет*) нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минска

№ лота	Адрес, тип помещения, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
КУП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» тел. 285-56-02			
1	ул. Варшавина, 18, цокольный этаж, общий вход с жильцами, имеется естественное освещение, отсутствуют отопление, санузел (под непроизводственное – офис);	15,52	250
2	ул. Голодеда, 31, первый этаж, отдельный вход, имеется санузел, естественное освещение, отопление (под магазин продовольственной группы товаров);	102,52	15000
3	ул. Голодеда, 59, подвальное помещение 2а (под непроизводственное – офис);	10,85	170
4	ул. Народная, 38, подвал, защитное сооружение (под непроизводственное – офис);	65,6	990
5	ул. Народная, 46, подвал, защитное сооружение (под непроизводственное – офис);	54,5	820
6	ул. Народная, 60, подвал, защитное сооружение (под непроизводственное – офис);	69,6	1050
7	пр. Партизанский, 105-1а, подвал, защитное сооружение, (под непроизводственное – офис);	26,43	400
8	пр. Партизанский, 105-3а, подвал, защитное сооружение (под непроизводственное – офис);	22,81	350
9	пр. Партизанский, 105-4а, подвал, защитное сооружение (под непроизводственное – офис);	34,65	530
10	пр. Партизанский, 56, пом. 1, подвал (под торговый объект промышленной группы товаров);	23,35	1100
11	ул. Голодеда, 75, пом. 3 на 1 этаже, вход с другими арендаторами (под непроизводственное – офис);	10,84	170
12	ул. Голодеда, 2а, ком. 1а, подвал (под непроизводственное – офис);	14,36	220
КУП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» тел. 223-35-03			
13	ул. Первомайская, 12, пом. на 1 этаже, имеется энергоснабжение, санузел, естественное освещение, отопление, вход отдельный (под непроизводственное – офис);	103,8	2000
14	пр. Рокоссовского, 149, пом. на 1 этаже, имеется естественное освещение, отопление, энергоснабжение, отдельный вход, требуется ремонт (образовательное, воспитательное назначение);	114,9	1800
КУП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» тел. 213-29-60, 224-53-76			
15	ул. Чкалова, 18/2, цокольный этаж в жилом доме, требуется ремонт (под непроизводственное – офис, смешанное использование (кроме торговли и бытовых услуг));	108,4	1700
КУП «ЖРЭО Московского района г. Минска» тел. 252-80-63, 207-10-89			
16	ул. Грушевская, 11, нежилое помещение в подвале жилого дома (под непроизводственное – офис);	28,06	430
КУП «ЖРЭО Партизанского района» тел. 294-01-11			
17	пр. Независимости, 42, убежище, требуется ремонт (под непроизводственное – офис, склад);	71,1	1070
18	ул. Долгобродская, 30, подвальное помещение, требуется ремонт (под непроизводственное – офис);	16,07	250
19	ул. Геологическая, 59, к. 3, цокольный этаж, требуется ремонт с обустройством отдельного входа (под непроизводственное – офис);	47,1	710
КУП «ЖРЭО Первомайского района» тел. 285-72-92			
20	ул. Толбухина, 16, первый этаж, при условии выполнения ремонта инженерного оборудования, оборудования пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт МЧС РБ. Требуется обустройство отдельного входа от жилой части дома и обеспечение всех требований согласно заключению РОЧС (под непроизводственное использование);	33,1	500
21	ул. Горькая, 64, помещение на 1 этаже, отсутствует техническая возможность оборудовать телефонную связь (под непроизводственное – офис)	24,34	520
22	ул. К. Черного, 10, защитное сооружение, нет отдельного входа (под склад);	70,0	1060
23	ул. Калиновского, 53, корп. 2, цокольный этаж с естественным освещением, электроснабжением, санузлом совместного пользования (под непроизводственное – офис);	72,0	1090
КУП «ЖРЭО Советского района» тел. 292-74-31, 294-70-12			
24	ул. Некрасова, 19, 1 этаж, подъезд № 5, отсутствует система отопления, имеется отдельный вход (под склад);	2,22	40
25	ул. Некрасова, 19, 1 этаж, подъезд № 6, отсутствует система отопления, имеется отдельный вход (под склад);	3,03	50
26	ул. Красновоздушная, 1, подвальное помещение, отдельный вход со двора (под непроизводственное – офис);	54,2	820
27	ул. Куйбышева, 48, подвальное помещение из 17-ти отдельных комнат, требуется ремонт вентиляции (под склад);	517,78	7800
КУП «ЖРЭО № 1 Фрунзенского района г. Минска» тел. 204-30-46			
28	ул. Лобанка, 105, первый этаж отдельно стоящего здания со всеми удобствами, требуется ремонт, (под размещение физкультурно-оздоровительного центра по месту жительства);	444,9	7000
КУП «ЖРЭО № 2 Фрунзенского района г. Минска» тел. 253-03-26			
29	ул. Бирюзова, 11а, две смежные комнаты на 1 этаже, общий вход с мастерским участком ЖЭС (под непроизводственное – офис);	60,87	920
КУП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» тел. 203-79-43, 203-34-66			
30	ул. Ленина, 4, подвал, отдельный вход (под непроизводственное – офис);	165,5	2500
Управление образования администрации Партизанского района г. Минска тел. 294-11-11			
31	ул. Грицевца, 9, СШ № 22 (для размещения аппарата по приготовлению и продаже горячих и холодных напитков);	2,0	360
32	ул. Авангардная, 44, СШ № 69 (для размещения аппарата по приготовлению и продаже горячих и холодных напитков);	2,0	360
33	ул. Геологическая, 63а, СШ № 183 (для размещения аппарата по приготовлению и продаже горячих и холодных напитков);	2,0	360
КУП «Минскаяapidчина» тел.226-53-04			
34	ул. Революционная, 4, первый этаж, блок из пяти комнат, с условием проведения работ по привидению помещений в соответствии с программой по перепрофилированию первых этажей зданий исторического центра (под услуги стоматологии);	164,31	7500
35	ул. Революционная, 4, первый этаж, блок из шести комнат, с условием проведения работ по привидению помещений в соответствии с программой по перепрофилированию первых этажей зданий исторического центра (под магазин фарфоровых изделий);	206,79	9500
КУП «Минский городской центр недвижимости» тел. 227-46-39			
36	пр. Победителей, 5, комната № 20 на 2 этаже, блок из трех помещений и санузлом (под непроизводственное – офис);	82,17	1500

№ лота	Адрес, тип помещения, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
УП «Механизированная уборка города» тел. 207-20-59			
37	2-й Прилуцкий пер. 8, каб.410, помещение на 4-м этаже административно-бытового корпуса (под непроизводственное – офис);	29,25	440
ГСКУП «Бизнес-центр «Столица» тел. 209-60-40			
38	пр. Победителей, 59, часть холла на 1 этаже, стеклянный киоск (бронирование и продажа авиабилетов);	17,49	1600
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома тел. 220-51-34, 219-00-78			
39	ТЦ «Столица», тер. Подземные переходы, д. 13, пом. 2, подземный общественно-торговый центр, помещение 320 (под объект общественного питания);	808,05	12200
40	ТЦ «Партизанский», подземный переход перед универмагом «Беларусь», помещение № 31 (под торговлю непродовольственными товарами);	85,8	4000
41	ТЦ «Партизанский», подземный переход перед универмагом «Беларусь», помещение № 18 (под торговлю непродовольственными товарами);	33,0	1500
КУП «Минский Комаровский рынок» тел. 331-84-00			
42	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, комната 1 в помещении 30ц (под непроизводственное – офис);	7,6	120
43	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, комната 3 в помещении 30ц (под непроизводственное – офис);	7,6	120
44	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, комната 4 в помещении 30ц (под непроизводственное – офис);	7,8	120
45	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, комната 5 в помещении 30ц (под непроизводственное – офис);	7,6	120
46	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, антресольный этаж, павильон 69 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	31,9	1500
47	ул. В. Хоружей, 8, территория крытого рынка, антресольный этаж, павильон 79 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	36,4	1500
48	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 15, ряд № 10, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	3,6	650
49	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 11, ряд № 11, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
50	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 11, ряд № 12, сектор № 3 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	3,6	650
51	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 6, ряд № 10, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	3,6	650
52	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 5, ряд № 11, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
53	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 9, ряд № 11, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
54	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 7, ряд № 12, сектор № 1 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	3,8	650
55	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 5, ряд № 11, сектор № 2 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
56	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 8, ряд № 11, сектор № 2 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
57	ул. В. Хоружей, 8, территория сезонного (открытого) рынка, киоск № 9, ряд № 11, сектор № 2 (под торговлю продовольственными или непродовольственными товарами);	4,0	650
УП «Бытэк» тел. 306-43-92, 203-79-66			
58	ул. Я. Лучины, 64, помещения на первом и втором этажах с естественным и без естественного освещения (под общественные туалеты);	160,2	2500
59	ул. Берута, 24-1, пять смежных помещений на 1 этаже, в том числе три с естественным освещением и два – без него, требуется капитальный ремонт (под производственное использование);	158,9	2500
УП «Чайка», тел. 281-35-39			
60	ул. Кнорина, 55, нежилое помещение (под непроизводственное – офис);	33,3	550
61	ул. Кнорина, 55, нежилое помещение (под непроизводственное – офис);	24,6	450
УП «Отды» тел. 253-20-00, 255-11-07			
62	ул. Передовая, 15, помещение на 1 этаже с естественным освещением (под швейное производство);	30,61	500
УП «Мингорсвет» тел. 252-41-03			
63	ул. Гурского, 38, площадь в административном здании (для размещения аппарата по приготовлению и продаже горячих и холодных напитков);	2,5	450
УП «Гаражи, автостоянки и парковки» тел. 226-11-85, 252-27-86			
64	ТЦ «Столица» с паркингом, тер. Подземные переходы д.13, два помещения: торговый объект № 54 – под торговлю, № 55 – служебное (под розничную торговлю непродовольственными товарами кроме реализации книжной продукции);	45,0	2000
65	Тер. Подземные переходы, д. 13 (подземный общественно-торговый центр с паркингом) торговый объект № 74 (под розничную торговлю непродовольственными товарами);	96,15	4500
ОАО «Стройтрест №1» тел. 294-21-35			
66	ул. Пугачевская, 3, помещение на 2 этаже комната № 201Б, естественное освещение, электроснабжение, санузел совместного пользования, требуется ремонт (под непроизводственное – офис);	20,3	400
УП «УДМС и Б Мингорисполкома» тел. 203-13-73, 203-27-07			
67	ул. Судмалиса, 22, требуется ремонт (под непроизводственное – офис)	45,51	700
ЖЭУ УП «УДМС и Б Мингорисполкома» тел. 200-26-10			
68	ул.Короля, 9, помещение на 3 этаже (ком. № 330/2) (под непроизводственное – офис);	17,33	1000
УП «Минские вторичные ресурсы» тел. 242-73-85			
69	14-й км Могилевской шоссе, д. Тростенец, помещение столовой на 1 этаже, имеется естественное освещение и электроснабжение (под производство);	319,5	5000
КУП «Минская обувная фабрика» тел. 244-36-82			
70	Минская обл. Минский р-н, п/о Тростенец, ангар, отсутствуют вода, отопление, телефон (для производственного целевого назначения).	817,6	12300

*В отдельных случаях договор аренды может быть заключен на срок 11 месяцев. При этом Мингорисполком гарантирует победителю аукциона продление заключенного договора аренды в течение пяти лет.

Организатор аукциона (продавец) – КУП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39.

Участник аукциона до начала его проведения должен выяснить у балансодержателя возможность использования помещения под планируемые виды деятельности, в том числе с учетом требований по санитарным и противопожарным нормам.

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процентов от начальной цены заявленного лота (лота с наибольшей стоимостью – в случае участия в торгах по нескольким лотам, указанным в его заявлении) и плату за участие в аукционе в размере 4 базовых величин на расчетный счет 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости». Перечень и порядок подачи документов определены условиями проведения аукциона, которые предоставляются участникам торгов организатором аукциона после публикации извещения в газете «Звязда».

Условия и сроки оплаты: разовый платеж в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Договор аренды с победителем аукциона заключается в установленном порядке в 30-дневный срок

с даты принятия решения Мингорисполкома. Аукцион состоится 30 декабря 2008 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Документы на участие принимаются по 29 декабря 2008 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. Телефоны для справок: (017) 227 40 22, 227 48 36. Интернет: www.mgcn.by.

Целевое назначение помещений определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и предусматривает:

- «непроизводственное целевое использование» – использование помещений для размещения руководителей, специалистов высшего уровня квалификации по предпринимательской деятельности и кадров, в области права, в области общественных и родственных наук (в соответствии с общегосударственным классификатором «Профессии рабочих и должности служащих», а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном порядке деятельность с привлечением физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
- «смешанное целевое использование» – использование помещения одновременно в производственных и непроизводственных целях;
- «производственное целевое использование» – использование помещения непосредственно для выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг с размещением на арендуемых площадях рабочих и специалистов, а также для складирования продукции и товаров. К помещениям производственного целевого использования относятся также помещения активных, спортивных, выставочных залов, подсобные помещения, предназначенные для обслуживания деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кладовые, раздевалки, умывальники, комнаты для приема пищи), др.

Порядок определения размеров арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности, установлен Указами Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государственного имущества».

Арендная площадь – площадь, сдаваемая в аренду, размер которой определяется умножением нормируемой площади на коэффициент перевода.

УНП 190398583

СУСВЕТНЫЯ ПАДЗЕЙ ПА-РОЗНАМУ ЎПЛЫВАЮЦЬ НА ПРАДПРЫЕМСТВЫ...

У Беразіне падчас гутаркі з жыхарамі горада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка закрануў і праблемы, што звязаныя з сусветнымі фінансавымі крызісамі. У прыватнасці, кіраўнік краіны заўважыў, што рэспубліцы не ўдасца застацца ў баку ад сусветных падзей, і 2009–2010 гады будуць перажыццём. Паводле яго слова, на трэба перажыць гэты час, і з крызісу моцна выйдзе яшчэ больш моцнымі, а слабыя прадпрыемствы атрымаюць падтрымку, калі яны спрадуду хочучы працаваць і зарэпаляцца.

Насамрэч, фінансавыя цяжкасці ў нашых замежных партнёраў адбываюцца напраму на алейных прадпрыемствах. Так, паводле слова нашага сурзэмаўцы Віталь СЕВРУКЕВІЧ, намесніка дырэктара па правах і агульных пытаннях Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі, на наступны ўздзеянне сусветнага фінансавога крызісу на эканоміку і прадпрыемствы рэспублікі пачалі адбывацца ў апошні месяцы.

— На нас яны адбілі ўсюска ўжо праз спажываўцоў беларускай прадукцыі ў іншых краінах, першы за ўсё ў Расіі (да 50 працэнтаў экспарту ідзе ў гэтую краіну), — кажа Віталь Севрукевіч. — І нашы экспартныя арганізацыі прадпрыемстваў, як правільна адзначыў Прэзідэнт, не могуць адгарадзіцца «жалезнай заслонай» ад сусветнай эканомікі і поўнасна залежаць ад спажываўцоў і сыравінных крыніц. Прычым наступствы сусветных падзей па-рознаму адбываюцца на прадпрыемствах, галінах: на нейкіх — у большай ступені, на асобных — у меншай. У большай ступені яны ўплываюць на прадпрыемствы, якія выпускаюць так званую інвестыцыйную прадукцыю: машыны, механізмы, якія выкарыстоўваюцца пры будаўніцтве новых аб'ектаў, пры развіцці аўтамабільнай і ўнутры рэспублікі зменшылі свае замовы і закупкі такіх прадукцый.

Мы гэтым праблемам надаём дастатковую ўвагу. У прыватнасці, у нас адбылося вялікае пасяджэнне з удзелам кіраўнікоў прадпрыемстваў, прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага, тэмай якога стала павышэнне канкурэнтаздольнасці прадпрыемстваў і эканомікі на ўмовах акцыянавання і прыватызаванай дзяржаўнасці. Спачатку мы арыентаваліся на абмяжаванне гэтых пытанняў, якія патрабуюць сур'ёзнай перабудовы на кожным прадпрыемстве, у кожнай галіне. Аднак кожны з выступоўцаў закрануў і пытанні па мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавога крызісу. Так, у краіне праводзіцца важная работа па павышэнні канкурэнтаздольнасці прадпрыемстваў, аднак сусветныя праблемы ускладняюць і пошук патэнцыйных інвестараў.

— У складаны час у іншых краінах, трэба разумець, у патэнцыйных інвестараў свае інтарэсы?

— З іншага боку, уплываючы пэўную стабільнасць у эканоміцы Беларусі, дастаткова дакладны ўзровень разглядаюць і кантролю, у тым ліку і за крэдытна-фінансавымі ўстановамі ў рэспубліцы, наад-

варот, у пэўных інвестараў можа быць і цікавасць да нас. У розных заходніх краінах таксама сталі наддаваць кантроль дзяржавы за крэдытна-фінансавымі ўстановамі, якія сваімі неабудымымі дзеяннямі і стварылі сусветную праблему. У Беларусі сітуацыя некалькі інаш, і нам гэта можа дапамагчы прыцягнуць пэўную ўвагу з боку замежных інвестараў як да краіны з больш кантралюемым працэсам ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу.

Сёння на кожным прадпрыемстве, у кожным міністэрстве, у цэлым у краіне забеспечаным устойліваму функцыянаванню прадпрыемстваў і эканомікі ва ўмовах сусветнага фінансавога крызісу займаюцца кожны дзень. Мы таксама на днях правялі «круглы стол» на гэтую тэму. У абмеркаванні пытання ўзялі ўдзел прадстаўнікі шэрагу вядучых прадпрыемстваў, у прыватнасці, «Белугатамаза», Мінскага заводу колавых цагочу, а таксама шэрагу невялікіх прадпрыемстваў. Яны вяду гутарку пра канкрэтныя меры, якія традыцыйна выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве для палепшэння арганізацыі вытворчасці, збыту, для ўдасканалення работ са сваімі партнёрамі.

— А што датычыцца перспектывы вытворчасці, якія тут чаканні?

— На пасяджэнні «круглага стала», дарэчы, мы звярталіся апытлівымі настрай. Напрыклад, Мінскі аўтазавод у пэўнай частцы займаецца дыверсіфікацыяй сваёй прадукцыі, гэта значыць, прадпрыемства некалькі зніжае выпуск тых мадыфікацый, на якія попыт змяншаецца, аддавацца выпускае больш таго, на што попыт ёсць.

— Віталь Паўлавіч, зараз шмат ходзіць чутак пра тое, што некаторыя прадпрыемствы збіраюцца адрапціць людзей на навагоднія канікулы ў сувязі з фінансавымі цяжкасцямі, ідуць на скарачэнне працоўнай тымчасова...

— Што датычыцца буйных прадпрыемстваў, то дзесяці ў асобных цэхах, відэава, са зніжэннем аб'ёму вытворчасці адной прадукцыі і павелічэннем іншай загрузка стала меншай. Але гэтыя пытанні разглядаюцца кіраўніцтвам і службамі канкрэтнага прадпрыемства. Пра тое ж, што прадпрыемствы пераходзяць на скарачаны тыдзень, — у нас такой інфармацыі няма. Кіраўнікі, якія прысутнічалі на пасяджэнні «круглага стала», пацвердзілі, што яны пакуль такіх захадаў не рабілі. Мне ў свой час давалося шмат працаваць на буйных прадпрыемствах, і звычайна ў такіх сітуацыях проста абмяжоўваюцца прыём на працу новых работнікаў, а за кошт натуральнай рухомасці кадраў (людзі ідуць на пенсію, ульдуююцца на іншыя прадпрыемствы) можа памяншацца колькасць працоўнай у якасці падраздзяленнях, што змяншаюць аб'ём работы. У нашай Канстытуцыі дакладна запісана, што мы — сацыяльна-арыентаваная дзяржава. Натуральна, усе, і асабліва дзяржаўныя прадпрыемствы, будучы гэта дакладна выконваць, шукаць шляхі вырашэння праблемы, каб не дапусціць вываду людзей за працэдурную, а, наадварот, загрузіць іх працай і забяспечыць дастойную зарплату.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

«Мы не ўвозім свініну, а экспартуем яе»

Згодна з паведамленнямі сродкаў масавай інфармацыі, Расія апынулася ў ліку краін, куды быў завезена найбольш аб'ём ірландскай свініны, заражанай дыякнізіямі. Гэты жмікат — канцэрагентае рэчыва, якое можа ўтварацца ў выніку гарэння і на буйных смельчых свінках. Крыніцай дыякнізавага заражэння быў прызначаны завод па перапрацоўцы харчовых адходаў, якія выкарыстоўваліся пры вырабе кармоў для жывёлы. І вост больш за 100 тон такой прадукцыі з Ірландыі паступіла ў шэраг рэгіянаў Украіны. Цяпер туды накіраваны ўказані на пра канфіскацыю гэтых партый і абароту. Ші існуе хоць бы мінімальнае рызыка, што нейкая частка гэтай небяспечнай прадукцыі можа патрапіць у Беларусь?

— Не, паколькі з Ірландыі мы не ўвозім ні аднаго кілаграма свініны. Не ўвозім і ўвозіць пытаць не будзем, — адказвае на гэта пытанне галоўны ветура-дзяржаўнік Ігар Шчучэнка ўпраўлення ветэрынарыі Мінскага гарсавета Віталь Масарукоў. — Нам мяса ўласнай вытворчасці дастаткова. Больш за тое, краіна яшчэ і экспартуе тую ж свініну ў дастаткова вялікай колькасці.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СУПЕРДОМ З САЛОМЫ І БУТЭЛЕК

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ: У ВЫМЯРЭННІ ГІСТАРЫЧНАГА ЧАСУ

У канцы XX стагоддзя Беларусь набыла дзяржаўную незалежнасць. Патрэбны былі значны час і вялікія намаганні многіх пакаленняў, каб здзейсніць адвечную мару беларусаў.

Нават класік Беларускай літаратуры Янка Купала яшчэ каля ста гадоў таму задаваў пытанне сабе і сваім сучаснікам:

Прыйдучы людзі з Усходу, Прыйдучы з Захаду людзі і спытаюцца нас:

«Скуль, якая вы роды? Дзе зямля ваша будзе, Дзе айчызна у вас?»

Але нават сёння, калі беларускі народ актыўна разгарнуў будаўніцтва моцнай і квітэноўкай незалежнай дзяржавы, актуальнасць праблемы ўзрастае і набывае новае гучанне. Безумоўна, сёння ўжо ніхто не ставіць пытанні аб тым, ці маюць права беларусы жыць у сваёй дзяржаве. Тым не менш зварот новых пакаленняў да сваіх вытокаў заўсёды спрыяе духоўнаму умацаванню народа.

Фарміраванне беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці маюць глыбокі гістарычны карані, якія ідуць у глыб стагоддзяў. Складанне і развіццё Беларускай дзяржаўнасці вызначалася не толькі логічнай руху сацыяльна-эканамічнага развіцця, але і пераважнымі рэлігійнымі, філасофскімі, ідэалагічнымі пільнямі, якія цесна звязаны з тысячамі і тысячамі імёнаў выдатных прадстаўніцтва асветы, навукі, культуры, грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў.

Сёння цяжка, нават немагчыма ўявіць асветніцтва ўсходнеславянскіх зямель, фарміраванне дзяржаўнасці без жыццёвай шляху першай свяціцкай імёнаў Беларускай Ефрасіны Полацкай. Яна «небоярыць орла, папарышці от Запада і до Востока, яко луча солнечна, прорветишася всю землю Полоцкую». Сапраўдным духоўным настаўнікам свайго часу, якая выяўляе таленты беларускага народа быў асветнік і прапаведнік другой паловы ХІ ст. Кірыла Тураўскі. Сярод плеяды слаўных і неспіраемых імёнаў эпохі Адраджэння адно з пачэсных месцаў займае поэт Мікола Гусоўскага — беларускага паэта-гуманіста і асветніка, прадстаўніка новаляцкай паэзіі, аднаго з заснавальнікаў жанру лірыка-эпічнай паэмы ў літаратуры Усходняй Еўропы. На адным узроўні з самімі перадавымі і знакамітымі еўрапейскімі гуманістамі эпохі Адраджэння — асоба хроніста бацькі ўсходнеславянскага кнігадзядування, беларуска-першадрукара Франціска Скарыны. Прадэманстраваўшы асветніцкі і выдавецкі дзеянні Франціска Скарыны і Івана Фёдарова быў Спірыдон Соболь. У 1630 г. ён браў актыўны ўдзел у заснаванні друкарні ў Куцежскім манастыры

над Оршай. Тут Спірыдон выдаў кірыліцай «Псалтыр», які называўся «Брашна духоўнае», «Буквар», «Малітва паўсядзённая» (1631 г.), «Часаслоў» (1632 г.). Усе гэтыя кнігі прызначаліся ў асноўным для навучніка. Напісаны і выдадзены ім «Буквар», упершыню называўшы так кніжку для навучніка дзетак чытанню, — «Буквар сиречь начального учения детем, начинающим чтение изыкатм». Паэзіяй у 1636 г. Буквар быў перавыдадзены ў Магілёве, што пацвярджае яго вялікае значэнне ў пашырэнні пісьменнасці сярод беларускага народа.

Менавіта яны і многія іншыя нашы сучаснікі сталі для вытокаў фарміравання нацыянальнай ідэі. Дзякуючы іх дзеянню, запалілася і пашыралася веды, развілася асвета. Яны арганічна ўзбагачалі духоўна і матэрыяльнае жыццё народа, аказвалі станоўчы ўплыў на кансалідацыю грамадства, садзейнічалі высяванню ідэі дзяржаўнасці.

Крышталізацыя дзяржаўнай ідэі непарыўна звязана з карэзнымі пытаннямі нацыянальнага і сацыяльнага развіцця грамадства, з таксама з ростам гарадоў і патрэбай вытворчасці і шматлікімі асобамі, якія садзейнічалі сацыяльнаму руху грамадства. Аднак чамусьці доўгі час мы шмат увады надавалі прапагандазе цярпж і складаных старонак асветніцкай гісторыі, абывакая ставіліся да дасягненняў асветніцкай мыслі і прадстаўніцтва навуковай думкі дасягненняў часу, не класіфікавалі належаць чынам аб папулярызаванні іх навуковых традыцый і поспехаў. Героем і нават гонарам быў «Пан сакі і касы. Цёмны сам, белы вус. Пляды дзе валасы». З гістарычнага лёсу народа выкрэсліваўся цэлы пласт беларускіх асветнікаў, вучняў і гуманістаў, прадстаўніцтва навукова-тэхнічнай інтэлігенцыі. Між тым, многім нашым сучаснікам належаць значныя дасягненні не толькі ў асветніцтве, але і ў інжынерні, фізіцы, матэматыцы, біялогіі, географіі, хіміі, медыцыне, філасофіі і грамадзнаўстве.

Завяжым, які і былі не адзіны, а дзясяткі і сотні — тых, хто з'яўляецца гонарам беларускага народа. Выклікае захапленне і павугу вірлівая і настольная грамадска-палітычная і педагогічная дзейнасць Казіміра Лышчынскага, на кіраўніцтва на сацыяльны прагрэс і справядлівасць. Скончыўшы сусветны калегіум у Брэсце, потым сусветную акадэмію ў Кракаве, ён самастойна вывучае сусветнае права, філасофію і літаратуру, у роднай Лышчынска Браскага ваяводства нянавуковую працу «De non existentia Dei» («Аб неіснаванні Бога»), дзе выяўляе «наісуральныя законы развіцця прыроды і розных



Прыродных з'яў, за што і быў спалены сярэднявекавымі варварам на адной з варшавскіх плошчаў.

У шэрагу нацыянальных дзеячаў нельга не назваць Лью Каплевіча. Ён з'яўляецца стваральнікам грамадзянскага шрыфту, быў настаяцелем Пятра I у Амістэраме. Паэзіяй Каплевіч быў запрошаны Пятром I на працу ў Маскву. З 1699 г. на 1706 г. ён пераказаў і выдаў больш за 20 кніг, склаў першую рускую карту зорнага неба, унёс у навуковы ўклад такія тэрміны, як «вертыкаль», «гарызонт», «градус», «компас», «паралель», «полюс», «экваатар», «экліптыка», унёс у кнігадрукарскія лічбы. Дзякуючы яго кнігам, многія людзі змоглі пазнаёміцца са здабыткамі еўрапейскай навуцы, іх духоўным і культурным багаццем.

Прызнаным спецыялістам у галіне батанікі, геалогіі, мінералогіі, залогіі, ветэрынарыі і сельскай гаспадарцы быў выдзельце з Лідыі Станіслаў Юндзіл. Адным з першых ён даследаваў раслінны свет Беларусі, напісаў у 1791 г. кнігу «Апісанне дзікарослых раслін у правінцы ВКЛ, зробленае па водолле сістэмы Лінея», падрыхтаваў у якасці падручніка «Асновы батанікі» і «Кароткі курс залогіі». Вялікую цікавасць выклікалі яго навуковыя працы «Аб салёных радовішчах і солі ў Столбцах» і «Прыкладная батаніка, ці звесткі аб уласцівасцях і ўжытку раслін у гандлі, эканоміцы, рукладзельні, а іх радзіме, разнамажэнні і дэглядзе». Дзякуючы намаганням Юндзіла, у Віленскім універсітэце была створана багатая калекцыя раслін, якая, дзякуючы яго актыўнай карэспандэнцыі і абмену з алейчымі і замежнымі батанікам, налічвала 6500 відаў.

Не можа не выклікаць захапленне імя нашага сучасніка Капітана Семановіча (каля 1600 г. — 1651 г.). Ён першым у сусветнай практыцы абгрунтаваў ідэю шматступенчатай ракеты, падмацаваўшы сваё вынаходніцтва падрабязнымі чарцяжамі і малюнкамі. Мавладомо, але факт, што ўрадэж-

нец Магілёва, таленавіты прыроднавец, біёлаг-эвалюцыяніст, батанік-сітэматы Павел Фёдаравіч Гаранінаў, які на 25 гадоў (у 1834 г.) раней за Чарльза Дарвіна (у 1859 г.) абгрунтаваў эвалюцыйную тэорыю паходжання расліннага і жывёльнага свету.

У гісторыі беларускага народа тысячы і тысячы прыкладаў самааддана стваральнай працы беларускіх людзей, іх ратнага служэння Радзіме. Прыводзячы аб'ектыўныя факталагічныя матэрыялы станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, менавіта праз дзейнасць асобаў, будзе пераказана і праўдзю раскрывацца гістарычны працэс. Гэта будзе садзейнічаць фарміраванню нацыянальна-дзяржаўнай свядомасці падрастаючага пакалення, яго патрыятычны перакананні і грамадзянскай адказнасці, што вельмі важна дзеля паспяховай арганізацыі ўстойлівага наваційнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Наш невядомы экскурс у гістарычнае мінулае беларускага народа пераказанага сведчання, што ў нас шмат прыкладаў нацыянальных дзеячаў, якімі мы не толькі можам, але і абавязаны ганарыцца.

Невядомыя кагорты асобаў, якія прыведзены вышэй, дазваляюць з упэўненасцю ўсведамляць, што мы не можам і не павінны жыць з пачуццём пастаяннага бесперспектыўнасці беларускага народа, які нам стагоддзямі і спрабавалі навіязваць. Мы самадэстабуем і выскокінтэлектуальны народ, які мае найбагацейшую гісторыю, культуру, традыцыі і звычкі. Наперакору лёсу беларусы захаваць сваю мову, пранеслі праз стагоддзі духоўную адметнасць і здобылі дзяржаўнасць. Сёння ў новай гістарычнай сітуацыі, адказаваючы на выклікі глабалізацыі, алейчынна гістарычная навука абавязана працаваць на кансалідацыю грамадства. Важна аб'ектыўна і ва ўсёй паўнаценнасці раскрываць і паказваць прыклады стваральнай працы многіх пакаленняў беларускага народа.

Многія актуальныя праблемы гісторыі дзяржаўнага будаўніцтва будуць разгледжаны на карговай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая праводзіцца Нацыянальнай акадэміяй навук і Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь «**Беларусь: этаны становлення дзяржаўнасці**». Тэматыка канферэнцыі выклікала вельмі цікавыя алейчынныя і замежныя навукоўцы. Звыш 230 дэлегатаў прапанавана для абмеркавання, прычым не толькі гісторыкаў, але і эканамістаў, літаратараў, мовазнаўцаў, філосафаў, педагогаў, сацыялагаў, культуролагаў.

Александр КАВАЛЕНЯ,
дырэктар Інстытута гісторыі НАНБ, доктар гістарычных навук, прафесар.

Купалаў, Сухіх... адразу адкажам на частыя пытанні: што дала свету Беларусь?», а па-другое пакажам: «што ўнёс беларускі этнас у скарбніцу сусветнай цывілізацыі?». Здолеем гэта здзейсніць — будзем адпаведнымі прадстаўнікам беларускай нацыі ў сучаснай сусветнай эліце народаў. А калі не хопіць таленту і цярпення, то і вынік будзе вядомы...

Але нават у наш час, калі дзякуючы намаганням гісторыкаў і творчай інтэлігенцыі ў манарграфічных працах, на старонках падручнікаў і публіцыстычнай літаратуры з небыцця сталі вяртацца многія дзесяткі забытых імёнаў нацыянальных дзеячаў, значная частка беларускага грамадства, прычым і маладое пакаленне, яшчэ вельмі слаба ўсведамляе мінулае і людзей, якія сталі для вытокаў фарміравання Беларускай дзяржаўнасці. Патрэбна яшчэ шмат часу і намаганняў, каб дасвеціць да асэнсаванага грамадскага ўяўлення найбагацейшую палітру нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны. Гісторыя вельмі неадназначна, нібы баючыся пашкодзіць наш талерантны славянскі характар, адчыняе свае скарбніцы.

З гэтай нагоды вучоныя Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі разгарнулі апошнім часам шматгранную навукова-даследчую дзейнасць на вывучэнні вытокаў, фарміравання і развіцця Беларускай дзяржаўнасці. Важна не толькі вярнуць з небыцця многія і многія імёны нашых сучаснікаў, але і ўпісаць у аналіз алейчыннай і сусветнай гісторыі імёны тых, хто сёння сваёй стваральнай працай будзе незалежным Рэспублікі Беларусь. У апошнія гады праведзена звыш 40 навукова-практычных канферэнцый «круглых сталаў» і навуковых семінараў, выдзелена звыш 80 манарграфіі, падручнікаў і вучобных дапаможнікаў, апублікавана ў навуковых выданнях і перыядычным друку каля 800 артыкулаў, тэзісаў і навуковых паведамленняў.

Многія актуальныя праблемы гісторыі дзяржаўнага будаўніцтва будуць разгледжаны на карговай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая праводзіцца Нацыянальнай акадэміяй навук і Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь «**Беларусь: этаны становлення дзяржаўнасці**». Тэматыка канферэнцыі выклікала вельмі цікавыя алейчынныя і замежныя навукоўцы. Звыш 230 дэлегатаў прапанавана для абмеркавання, прычым не толькі гісторыкаў, але і эканамістаў, літаратараў, мовазнаўцаў, філосафаў, педагогаў, сацыялагаў, культуролагаў.

Александр КАВАЛЕНЯ,
дырэктар Інстытута гісторыі НАНБ, доктар гістарычных навук, прафесар.

Незалежная экспертыза Леаніда ЗАІКІ

КРЫЗІС: прамежкавыя Вынікі і ўрокі

Аб сучасных глабальных выкліках і нацыянальных адказах на іх, першых уроках сусветнага фінансавога крызісу для эканомікі краіны наш карэспандэнт гутарыць з незалежным беларускім эканамістам, кіраўніком аналітычнага цэнтру «Стратэгі» Л.Ф. Заікі.

— **Леанід Фёдаравіч, сёння дакладна ніхто не скажа, і вы ў тым ліку, які нам доўга давядзецца чакаць завяршэння глабальнага фінансавога крызісу. Таксама ніхто дакладна не скажа, якія будуць сапраўдныя яго наступствы. Але няма сумненняў у тым, што нас чакае нялёгка праца па іх пераадоленні. Таму ўжо зараз, відаць, можна і трэба зрабіць пэўныя высновы аб асаблівасцях гэтага крызісу, прыродзе яго прамых і ўскосных прычын з тым, каб хутэй знайсці шляхі выйсця са складанай сітуацыі. Дык якія глабальныя высновы?**

— **Першае, я не прэзюндую на лаўры аракула.** Другое, вясці прадметную размову аб нейкіх выніках і тым больш уроках сусветнага фінансавога крызісу пачаць заўчасна. Сапраўды поўнамаштабны крызіс — гэта спыненне прадпрыемстваў, алейкае беспрацоўе, дэвальвацыя рубля, падзенне цэнаў на жыллі і многія тавары, разкія скачкі курсу валют і іншыя вельмі непрыемныя рэчы. Вы іх назіраеце? А таксама не толькі нараджаецца... Крызіс, нягледзячы на прымаемыя паўсюдна прэвентыўныя меры, мае ўсе шанцы па ступені разбуральнасці перасягнуць сумнавадому Вялікую дэпрэсію 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І тады нам мала не здацца. Вядома, гэтай той выпадка, калі вельмі хочацца памылчыцца.

— **На чым заснаваны ваш змырочны прагноз?**

— Вялікая дэпрэсія адбылася, калі эканоміка планеты не была глабалізаваная. Існавала шмат нацыянальных эканомік. У тым ухваім было працей перажыць дэпрэсію (яна, між іншым, таксама пачалася ў ЗША), якая моцна закрунала далёка не ўсіх. А сёння эканоміка глабальная, і ад глабальнага крызісу церпяць у той ці іншай меры ўсе без выключэння краіны. У час Вялікай дэпрэсіі таксама не было вельмі значных транснацыянальных карпарацый і банкаў, якія ёсць сёння. У асобных з іх капітал значна большы, чым памер эканомікі многіх краін. Гэтыя кампаніі і банкі, якія нуяпрот уплываюць на стан сусветнай эканомікі, першымі панеслі надзвычайныя страты. Немаму частку страатаў яна «са-сбярэўска» перакадаюцца на плечы іншых, напрыклад, на Беларусь. Такая вось несудзішальная рэзніца.

— **Аднак цэнамі ці тарнада маюць уласцівасці ў ходзе іх развіцця і руху набіраць ці наадварот страчваць сваю моц. Ці вярта спадзявацца на лепшае?**

— **Надзяе, як вядома, павірае апошнімі.** Крызіс таксама ў значнай ступені ўзнік як стыхійная з'ява рынку. Таму ўжо досыць палітыка і эканамістам розных краін Захаду спяваць гімны і складаць у гонар безпамятковага рынку каваі эканомікі, якая быццам бы сама сабе выдатна рэгулюе. Так ці амаль так было раней. Пачынаючы з сярэдзіны мінулага стагоддзя рынкавая эканоміка рэстрктурвалася ў грашоваую эканоміку, чаго, на жаль, не заўважылі многія палітыкі і эканамісты. Менавіта грошы сталі ўзгаўляльнай формай руху глабальнай эканомікі, грошы і тых, хто за імі ставіць, нібы маюць надзвычайную права на прыняцце рашэнняў у сферы эканамічнай і фінансавай палітыкі. Прычым, часам далёка не самых справядлівых і сумленных рашэнняў. Апошні гучны скандал з крахам карговай фінансавай піраміды ў ЗША цудоўна гэта ілюструе.

— **Значыць, як паказвае крызіс, трэба нешта істотна мяняць у глабальнай эканоміцы. Што, на ваш погляд?**

— **Адной з прычын крызісу стала тое, што, ухваваючы мілітарысцкую тэрміналогію, на сцэну выйшлі фінансавыя ваіны ступілі прадстаўнікі магутных міжнародных карпарацыйных груп.** Пачалі ваяваць дзеянні энергетычнай і сыравінных карпарацый сусветнага маштабу і ўплыву. Нафтавыя кампаніі ЗША імкнуліся з прыбыткам вярнуць

— **І які ўрок вярта зрабіць з гэтага?**

— **Тэма гэтага артыкула — адрозненні ад сусветнага фінансавога крызісу, прыроды яго прамых і ўскосных прычын з тым, каб хутэй знайсці шляхі выйсця са складанай сітуацыі. Дык якія глабальныя высновы?**

— **Першае, я не прэзюндую на лаўры аракула.** Другое, вясці прадметную размову аб нейкіх выніках і тым больш уроках сусветнага фінансавога крызісу пачаць заўчасна. Сапраўды поўнамаштабны крызіс — гэта спыненне прадпрыемстваў, алейкае беспрацоўе, дэвальвацыя рубля, падзенне цэнаў на жыллі і многія тавары, разкія скачкі курсу валют і іншыя вельмі непрыемныя рэчы. Вы іх назіраеце? А таксама не толькі нараджаецца... Крызіс, нягледзячы на прымаемыя паўсюдна прэвентыўныя меры, мае ўсе шанцы па ступені разбуральнасці перасягнуць сумнавадому Вялікую дэпрэсію 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І тады нам мала не здацца. Вядома, гэтай той выпадка, калі вельмі хочацца памылчыцца.

— **На чым заснаваны ваш змырочны прагноз?**

— **Вялікая дэпрэсія адбылася, калі эканоміка планеты не была глабалізаваная.** Існавала шмат нацыянальных эканомік. У тым ухваім было працей перажыць дэпрэсію (яна, між іншым, таксама пачалася ў ЗША), якая моцна закрунала далёка не ўсіх. А сёння эканоміка глабальная, і ад глабальнага крызісу церпяць у той ці іншай меры ўсе без выключэння краіны. У час Вялікай дэпрэсіі таксама не было вельмі значных транснацыянальных карпарацый і банкаў, якія ёсць сёння. У асобных з іх капітал значна большы, чым памер эканомікі многіх краін. Гэтыя кампаніі і банкі, якія нуяпрот уплываюць на стан сусветнай эканомікі, першымі панеслі надзвычайныя страты. Немаму частку страатаў яна «са-сбярэўска» перакадаюцца на плечы іншых, напрыклад, на Беларусь. Такая вось несудзішальная рэзніца.

— **Аднак цэнамі ці тарнада маюць уласцівасці ў ходзе іх развіцця і руху набіраць ці наадварот страчваць сваю моц. Ці вярта спадзявацца на лепшае?**

— **Надзяе, як вядома, павірае апошнімі.** Крызіс таксама ў значнай ступені ўзнік як стыхійная з'ява рынку. Таму ўжо досыць палітыка і эканамістам розных краін Захаду спяваць гімны і складаць у гонар безпамятковага рынку каваі эканомікі, якая быццам бы сама сабе выдатна рэгулюе. Так ці амаль так было раней. Пачынаючы з сярэдзіны мінулага стагоддзя рынкавая эканоміка рэстрктурвалася ў грашоваую эканоміку, чаго, на жаль, не заўважылі многія палітыкі і эканамісты. Менавіта грошы сталі ўзгаўляльнай формай руху глабальнай эканомікі, грошы і тых, хто за імі ставіць, нібы маюць надзвычайную права на прыняцце рашэнняў у сферы эканамічнай і фінансавай палітыкі. Прычым, часам далёка не самых справядлівых і сумленных рашэнняў. Апошні гучны скандал з крахам карговай фінансавай піраміды ў ЗША цудоўна гэта ілюструе.

— **Значыць, як паказвае крызіс, трэба нешта істотна мяняць у глабальнай эканоміцы. Што, на ваш погляд?**

— **Адной з прычын крызісу стала тое, што, ухваваючы мілітарысцкую тэрміналогію, на сцэну выйшлі фінансавыя ваіны ступілі прадстаўнікі магутных міжнародных карпарацыйных груп.** Пачалі ваяваць дзеянні энергетычнай і сыравінных карпарацый сусветнага маштабу і ўплыву. Нафтавыя кампаніі ЗША імкнуліся з прыбыткам вярнуць

— **І які ўрок вярта зрабіць з гэтага?**

— **Тэма гэтага артыкула — адрозненні ад сусветнага фінансавога крызісу, прыроды яго прамых і ўскосных прычын з тым, каб хутэй знайсці шляхі выйсця са складанай сітуацыі. Дык якія глабальныя высновы?**

— **Першае, я не прэзюндую на лаўры аракула.** Другое, вясці прадметную размову аб нейкіх выніках і тым больш уроках сусветнага фінансавога крызісу пачаць заўчасна. Сапраўды поўнамаштабны крызіс — гэта спыненне прадпрыемстваў, алейкае беспрацоўе, дэвальвацыя рубля, падзенне цэнаў на жыллі і многія тавары, разкія скачкі курсу валют і іншыя вельмі непрыемныя рэчы. Вы іх назіраеце? А таксама не толькі нараджаецца... Крызіс, нягледзячы на прымаемыя паўсюдна прэвентыўныя меры, мае ўсе шанцы па ступені разбуральнасці перасягнуць сумнавадому Вялікую дэпрэсію 30-х гадоў мінулага стагоддзя. І тады нам мала не здацца. Вядома, гэтай той выпадка, калі вельмі хочацца памылчыцца.

— **На чым заснаваны ваш змырочны прагноз?**

— **Вялікая дэпрэсія адбылася, калі эканоміка планеты не была глабалізаваная.** Існавала шмат нацыянальных эканомік. У тым ухваім было працей перажыць дэпрэсію (яна, між іншым, таксама пачалася ў ЗША), якая моцна закрунала далёка не ўсіх. А сёння эканоміка глабальная, і ад глабальнага крызісу церпяць у той ці іншай меры ўсе без выключэння краіны. У час Вялікай дэпрэсіі таксама не было вельмі значных транснацыянальных карпарацый і банкаў, якія ёсць сёння. У асобных з іх капітал значна большы, чым памер эканомікі многіх краін. Гэтыя кампаніі і банкі, якія нуяпрот уплываюць на стан сусветнай эканомікі, першымі панеслі надзвычайныя страты. Немаму частку страатаў яна «са-сбярэўска» перакадаюцца на плечы іншых, напрыклад, на Беларусь. Такая вось несудзішальная рэзніца.



Фота Ірыны ФАМІНА

— **Жыллі ў пэўнай ступені штучна стала сродкам зберажэння і росту прыбытку.** А як маглі быць іншак? У населеным не было іншых спосабаў укладання свабодных сродкаў у надзейныя інвестыцыі. Людзі купілі кватэры і чакалі іх падаражэння, прадавалі і зноў набывалі, пусквалі кватэрантаў і атрымлівалі дывідэнды на ўкладзеныя капітал. Дарэчы, часткі беларускіх актуальнасці сталі прадметы даўніны і антыкварыяту. Летас і імпорт павялічыўся ў чатыры разы. У абсалютных велічынях лічба невядомая, але тут вельмі дынаміка і прычыноўна дыспазіцыя. У нас потым са спазненнем ацанілі істотна і пачалі прадаваць наўсильніцтва залатыя зліткі, каштоўныя камяні, аблігацыі.

— **Наўжо ў нас ніхто не бачыць набліжэння праўі крызісу, не спрабаваў сказаць, папярэдыць?**

— **Сёлета ў чэрвені Нацбанк упершыню ў гісторыі нашай краіны выдаў даклад «Фінансавая стабільнасць Рэспублікі Беларусь 2007», дзе аналізаваліся змены і ўнутраныя макраэканамічныя рызыкі, узровень развіцця фінансавай сістэмы.** Гэта свечасошая і карысная ініцыятыва ў рэчышчы дзейнасці цэнтральных банкаў развітых краін, напрыклад, Федэральнага рэзервовага сістэмы ЗША, Еўрапейскага цэнтральнага банка, банка Вялікабрытаніі і іншых. Для сур'ёзных інвестараў, якія іх замежных кампаній такая ацэнка Нацбанкам стану фінансавых сістэмы Беларусі вельмі важная. Хачу падкрэсліць, што большасць высноў у гэтым дакуменце супадае з меркаваннямі як незалежных беларускіх аналітыкаў, так і міжнародных арганізацый.

— **У гэтым няма нічога дзіўнага, калі аб'ектыўна глядзець на адны і тых жа лічбы і факты.**

— **Эксперты Нацбанка, у прыватнасці, пісалі аб нарастанні асобных макраэканамічных рызыкаў, звязаных з павышэннем алейчыннага гандлёвага сальда, сусветнага зніжэння даўгу і ростам нагатуры на банкіўскаю сістэму.** І вельмі добра, што Нацбанк пераканав тады кіраўніцтва краіны ў важнасці падтрымкі стабільнасці беларускага рубля і нізкай інфляцыі. Аднак толькі мерны манетарнай палітыкі нельга дасягнуць фінансавай стабільнасці. Ёсць і бюджэтна-падатковая палітыка. А ў іх праява дзейнасці, лічу, існуе нямаля Хаіба. Нездарма ў сваім дакуменце Нацбанк узгадава, што ў 2007 годзе ўзровень падатковай нагатуры склаў 47,3 працэнта і з'яўляецца самым высокім у рэгіёне і адным з самых высокіх у свеце. А гэта аднаўна ўплывае на канкурэнтназдольнасць Беларускай прадукцыі і ў цэлым абмяжоўвае эканамічны рост. Нацбанк праведзеў і праваў выканання памераў па імпартазамішчэнню. Увогуле мы ахвотней набываем, чым прадаём. Так, Беларусь пастаўляе свае тавары ў 142 краіны свету, а імпартавае са 162 краін.

— **А калі пайсці далей, то чаго зараз, на ваш думку, чакае грамадства ў шырокім сэнсе па супрацьдзейнай крызісу?**

— **Сур'ёзна, грунтоўна і адкрыта размова аб фінансавай стабільнасці ці нестабільнасці карысна заўсёды.** Сёння яна проста неабходна са злучэнняў, сусветнага зніжэння даўгу і ростам нагатуры на банкіўскаю сістэму. І вельмі добра, што Нацбанк пераканав тады кіраўніцтва краіны ў важнасці падтрымкі стабільнасці беларускага рубля і нізкай інфляцыі. Аднак толькі мерны манетарнай палітыкі нельга дасягнуць фінансавай стабільнасці. Ёсць і бюджэтна-падатковая палітыка. А ў іх праява дзейнасці, лічу, існуе нямаля Хаіба. Нездарма ў сваім дакуменце Нацбанк узгадава, што ў 2007 годзе ўзровень падатковай нагатуры склаў 47,3 працэнта і з'яўляецца самым высокім у рэгіёне і адным з самых высокіх у свеце. А гэта аднаўна ўплывае на канкурэ

«70-ГОДДЗЕ ПРАДПРЫЕМСТВА — ЧАС ПОСПЕХАЎ І ДАЛЕЙШЫХ НАДЗЕЙ»



ЗНАЁМІМ З СУРАЗМОЎЦАМ

Родам з Калінінградскай вобласці інжынерна-марское вучылішча на спецыяльнасці «Халадзільныя і кампрэсарныя машыны і ўстаноўкі» ў 1971 годзе. Вярнуўшыся на радзіму, уладкаваўся на работу машыністам кампрэсарнага цэха Калінінградскага мясакамбіната і выразаў там да выкавання абавязку галоўнага інжынера. Добра арганізатарскія здольнасці, умение працаваць з людзьмі, творчы падыход да справы былі заўважаны кіраўнікамі органаў мясцовай улады, і невдаждо-



Барыс Навумавіч КАМІСАРЧЫК — генеральны дырэктар малочнакансервавага камбіната.

абспажываўся, а потым стаў дырэктарам Калінінградскага мясакамбіната. Далейшая прыступка службовай лесвіцы — начальнік Гомельскага абласнога ўпраўлення бытавога абслугоўвання, якім кіраваў дваццаць гадоў. Затым — генеральны дырэктар ААТ «Жлобінскі мясакамбінат». І вось новае прызначэнне, якое адбылося некалькі месяцаў таму: узначаліў ААТ «Рагачоўскі малочнакансервавы камбінат». У 1993 годзе паспяхова закончыў Акадэмію кіравання пры Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне» і аспірантуру. Капдытат эканамічных навук.

— А без гэтага ніяк нельга, калі не хочаш, як кажучу ў народзе, адстаць ад паравоза. Пытанне тэхнічнага пераўзброення — адно з самых важных, і там прадукцыя Рагачоўскага МКК атрымала Гран-пры за якасць. Бо ведаюць, што яна вырабляецца па ўнікальнай тэхналогіі, якую не прымяняюць ні ў адной краіне СНД: выкарыстоўваюць толькі натуральнае неразведзенае малако і такія ж кампаненты без усялякіх дабавак, прычым пад пільным кантролем дзяржавы. Гэтага не скажаш пра расійскія вытворцы ў абсалютнай большасці. Яны — прыватнікі, і іх больш за ўсё цікавіць хутчэйшае і лягчэйшае атрыманне прыбытку. Таму яны вырабляюць згущонку на аснове раслінных тлушчаў, а не на натуральным малаце.

— Гэты рынак для нас вельмі важны, і там прадукцыя Рагачоўскага МКК атрымала Гран-пры за якасць. Бо ведаюць, што яна вырабляецца па ўнікальнай тэхналогіі, якую не прымяняюць ні ў адной краіне СНД: выкарыстоўваюць толькі натуральнае неразведзенае малако і такія ж кампаненты без усялякіх дабавак, прычым пад пільным кантролем дзяржавы. Гэтага не скажаш пра расійскія вытворцы ў абсалютнай большасці. Яны — прыватнікі, і іх больш за ўсё цікавіць хутчэйшае і лягчэйшае атрыманне прыбытку. Таму яны вырабляюць згущонку на аснове раслінных тлушчаў, а не на натуральным малаце.



Віктар Яўгенавіч ЛЯЧАК, намеснік дырэктара па ідэалогіі і Аляксандр Валіянцінавіч МІШЫН, начальнік аддзела кадраў.

— Барыс Навумавіч, мы ўжо сустракаемся з вамі не першы раз. І вынікам гэтага з'явіліся некалькі публікацый аб дзейнасці калектыву Жлобінскага мясакамбіната. Вы маеце вялікі практычны вопыт кіраўніцкай работы, і калі сталі генеральным дырэктарам Рагачоўскага МКК, якое ў вас складалася меркаванне пра яго калектыв?

— Гэта дзюжная згуртаваная каманда, дзякуючы чаму прадпрыемства паспяхова развіваецца і па сутнасці з'яўляецца вялікім вытворчым домам для тысяч людзей, якія ў роз-

ны час звязалі з ім сваё жыццё і лёс. Гэта — вялікі і моцны арганізм, без якога немагчыма ўявіць горад Рагачоў. І ведаюць, што мяне асабліва ўраваля, калі я пазнаёміўся з гісторыяй камбіната? Тры наступныя моманты. Першы: пасля вайны, у 1947 годзе, калі разбураны фашызм і гэта (так тады называлася прадпрыемства) аднавіліся, пад яго руіны было выяўлена некалькі двухсотграмовых закурораных бляшанкі на крыўкамі спойкаў кавы са згущаным малаком. Уявіце сабе: прадукт ніколі не страціў сваёй якасці, сваёй смакаты. Другі момант: у 1999 го-



А ўнікальнасць нашай тэхналогіі атрымання згущанага малака заключана ў бесперапыннасці працэсу яго згущвання, які аўтаматызаваны і не залежыць ад таго, званга чалавечача фактара. Дарэчы, у праграме і папярэдняга камбіната па тэхнічным перабудаванні курс узяты на тое, каб кантакт работніка на працоўным месцы з прадуктам у працэсе вытворчасці быў мінімальным.

Калі ж падсумаваць інвестыцыі ў мадэрнізацыю вытворчасці ў апошнія тры гады, дык яны складуць 19,3 мільярд рублёў. Першыну ў ёй не будзе. Гэта — патрабаванне часу, закон жыцця: іці наперад, не супакойчыца на дасягнутым.

— Не так даўно ў вас з'явіўся ў Буда-Кашалёўскім філіяле, дзе наладжаны выроб сыроў. Кажучы, што ён вышэйшы па якасці пазіцыі.

— Гэта дзюжная згуртаваная каманда, дзякуючы чаму прадпрыемства паспяхова развіваецца і па сутнасці з'яўляецца вялікім вытворчым домам для тысяч людзей, якія ў роз-

ны час звязалі з ім сваё жыццё і лёс. Гэта — вялікі і моцны арганізм, без якога немагчыма ўявіць горад Рагачоў. І ведаюць, што мяне асабліва ўраваля, калі я пазнаёміўся з гісторыяй камбіната? Тры наступныя моманты. Першы: пасля вайны, у 1947 годзе, калі разбураны фашызм і гэта (так тады называлася прадпрыемства) аднавіліся, пад яго руіны было выяўлена некалькі двухсотграмовых закурораных бляшанкі на крыўкамі спойкаў кавы са згущаным малаком. Уявіце сабе: прадукт ніколі не страціў сваёй якасці, сваёй смакаты. Другі момант: у 1999 го-

дзе на міжнародным конкурсе-выставе ў Парыжы прадукцыя Рагачоўскага МКК атрымала Гран-пры за якасць. А ўдзельнічалі ж у ім дзясяткі фірмаў з розных краін! І траці: у Расіі і ў некаторых іншых краінах пачалі вырабляць малачныя кансервы пад маркай Рагачоўскага камбіната. Гэта самая сапраўдная фальшыві-падобні! А усё чаму? Спажываюць добра ведаюць якасныя характарыстыкі нашай прадукцыі і аддаюць перавагу ёй. Восць канкурэнты і спрабуюць увесці іх у зман, каб нажыцца так званым лёгкім хлебам. Падман праз пазны чаш выяўляецца, але ж падобнымі дзеяннямі прадзіваецца па нашым прэстыжы, скажу так, наносіцца удар і таму даводзіцца прыкладваць дадатковыя намаганні, каб спажываць разабраўся што да чаго. Я завастрэй увагу на гэтых фактах, каб падтрымаць наступную акалічнасць: перамагчы высокага майстра ў прафесіяналізму ў калектыве камбіната існуе ўсё 70 гадоў. І гэта — здарова!

А ўнікальнасць нашай тэхналогіі атрымання згущанага малака заключана ў бесперапыннасці працэсу яго згущвання, які аўтаматызаваны і не залежыць ад таго, званга чалавечача фактара. Дарэчы, у праграме і папярэдняга камбіната па тэхнічным перабудаванні курс узяты на тое, каб кантакт работніка на працоўным месцы з прадуктам у працэсе вытворчасці быў мінімальным.

А ўнікальнасць нашай тэхналогіі атрымання згущанага малака заключана ў бесперапыннасці працэсу яго згущвання, які аўтаматызаваны і не залежыць ад таго, званга чалавечача фактара. Дарэчы, у праграме і папярэдняга камбіната па тэхнічным перабудаванні курс узяты на тое, каб кантакт работніка на працоўным месцы з прадуктам у працэсе вытворчасці быў мінімальным.

— Аналітыкі робяць прагнозы, што многія прадпрыемствы Расіі могуць трапіць у лік банкрутаў. Ужо сёння мы адчуваем, што рэалізацыя там нашай прадукцыі стрымліваецца, што, вядома, нас хвалюе. Аднак мы не страчваем надзею, а шукаем іншыя дадатковыя варыянты збыту яе. Нашы спецыялісты наведвалі ўжо Аб'яднаны Арабскі Эміраты, прапаноўваючы пытанне наладжвання сувязі з Венесуэлай і Іранам. Плануюць больш грунтоўна працаваць з Казакстанам, Украінай, рэспублікамі Закаўказзя. Я лічу, што перспектыва там у нас ёсць. Вядома, многія залежыць ад прынтасці кіраўнікоў прадпрыемства, адносінаў да свайго рабочага абавязку, кожнага члена калектыву. Думаю, з цяжкасцямі мы справімся.

— Правільна кажучы, у гэтым райдэнтры быў завод, а дакладней, ААТ «Буда-Кашалёўскі сыр». Ён знаходзіўся ў вельмі цёмным фінансавым становішчы, і калі было прынята рашэнне аб далучэнні яго да камбіната, калектыву апошняга давалося здорава напружыцца, каб выправіць там становішча. У вытворчасць былі ўкладзены мільярд рублёў, перагледжана тэхналогія, рэарганізавана работа менеджменту і г.д. Сырэзавод праз два гады «вылез» з крызіснай ямы і прапрацаваў. Ды жыць я! Летас у Маскве на спецыялізаванай міжнароднай выставе-кірмашы «Святая масла і сыр-2007» сыр цвёрды «Рэўбічкі» быў узнгароджаны залатым, а плаўленыя каўбасы «Рагачоўскі» — сярбранымі медалямі.

«А ЯК МЯНЕ НА ТЫМ СВЕЦЕ ПАЗНАЮЦЬ, ЧЫЯ Я І АДКУЛЬ?»

Надаўна падчас камандзіроўкі давялося зазірнуць у Бярозаўскі гісторыка-краязнаўчы музей. Яго дырэктар Любоў Ківацкая з гонарам і любоўю паказвала ўзоры народных строяў, якія экспануюцца ў залах. «Таякі ружы на арнаментце, такіх конікаў на ручніках вы не сустрачэце нідзе, — паказвала Любоў Мікалаўна фартшкі з бярозаўскіх вёсак. — А вось гэтым ручніку сто гадоў! Бачыце, які танюсенькі лён, якія роўная вышыўка!» І спраўдзіў, рэч кожнай майстрыхі — эсклюзіўная, хоць і выкананы яны ў адным стылі, які нясе ў сабе прыкметы краю. Восць такі народны эсклюзіў прадмантраваў на выставе «Строй Бярозаўшчыны. Традыцыі і сучаснасць», якая адкрылася ў Мастацкім музеі, размешчаным у Брэсцкай крэпасці.

Хлопцы і дзяўчаты ў нацыянальным адзенні рабілі своеасаблівае дэфіле — вадзілі карагоды, разгортваліся ў ланцужкі, збіраліся ў кола. Быццам бы вясковая вяселле ці летняе свята сабрала малады на свята гульбішча. Такі імпрэвізацыйны спектакль паказалі ўзоры фальклорны клуб «Працірачка» вёскі Хрысты і калектыву «Жаўручкі» Спораўскага Дома культуры Бярозаўскага раёна. Маладыя людзі прадмантравалі пінска-івацвіцкі строй. А экспазіцыя пазнаёміла гледачоў яшчэ з корбынскіх, маладзіцкіх, ляхавіцкіх, давід-гадарацка-тураўскіх, ваўкавыска-камянецкіх, дамаўцкіх строямі.

Старшы навуковы супрацоўнік музея Святлана Гуляева падкрэслівала, што гэты пласт народнай культуры найлепш захаваны менавіта на Бярозаўшчыне. Бездэжкія фартшкі з Драгіцкага сельсавета, маладзіцкія спадчыны-буркі, убранне дзювынцкай свавіці можна лічыць унікальнымі ўзорамі народна-свадзьяна касцюма. Святлана Іосіфаўна расказвала першым наведвальнікам выста-вы, што нашы продкі ніколі не фарбавалі адзенне — яна застава-лася белаю. Уяўляеце, наколькі экалагічная і карысная для здароўя былі строі нашых прабабуль! А яшчэ яны вельмі прыгожыя і гарманічныя, — перакананая Святлана Гуляева, — і наш абавязак — захаваць народны касцюм для нашчадкаў. Старшы навуковы супрацоўнік грунтоўна займалася асаблівасцямі народных строяў, сустракалася з вясковымі майстрыхамі, іх дочкамі і аднавяскоўцамі. І асабліва ўважліва ён расповедаў пра адну маладзіцкую бабурку. Апошняя наказала дзюцям, калі прыдзе час, пакласці даўнейшае святочнае адзенне ёй у дамавіну. На пытанне, навошта, жанчына адказала: «А як мяне на тым свеце пазнаюць, чыя я і адкуль?»



Прыгожы сукенкі на манекенках з саламянымі галоўямі, незвычайны ўбор сваці, падобны на капляшчык з пер'ямі, цёплыя зручныя спадчыны са сціплым арнамантам цяпер становяцца не толькі прадметамі этнаграфічнай цікакасці, але і радзісцю. Некаторы ўзоры народнага адзення аўшчу гэтаму радку даводзілася сустракаць у школьных музеях, у сельскіх дамах культуры і нават у дамах сацыяльных паслуг. На выставе падкрэслівалі, што сёння вельмі важна паставіць пытанне пра іх захаванне, інвентарызацыю і ўлік. Нават умовы ўтрымання рарытэтаў могуць стаць прычынай іх разбурання. А тое, што іх скупляюць за долары і вывозяць за мяжу, паводле слоў супрацоўніка абласнога ўпраўлення культуры Леаніда Несцерчука, можа прывесці да страаты значнай часткі даўніны. І любавіцца на яе стане магчыма ў замежных музеях.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Бярозаўскія фартшкі і фрагмент ручніка.

На конкурс апавяданняў

Ноччу трохі падмарозіла. Гэта адразу адчуў кат Ціміч, які толку што праз фортку выбраўся на вуліцу. Грэблівая падмамычка лапы, ён прабегаў па траве, пабеленай шэраем. Ногі скура прывыклі, і ён пайшоў, не спяшаючыся.

Фортку не зачынілі даўно. Распарываўся яшчэ дзед Сцяпан, каб ён. Ціміч, не чакаў на хуладзе. Пакуль быў жыць Сцяпан Іванавіч, пекучы ў доме часта палілі, было цёпла. Зараз няма каму прынесці доўг, пакласці ў грубку. Хата астыла, але ўсё ж лепей, калі на вуліцы...

Летам Ціміч адчуваў сябе вальней. Прызджалі дачкі, корпаліся ў грядках. Яны добра ведалі ката, не гналі ад сябе, а часам давалі кавалачак хлеба, мяса.

Расціслаў Бензюрук — даўні чытач нашай газеты і яе аўтар. Тэма яго апавядання на конкурс, на першы погляд, не вельмі значная. Але пасля таго, як прычытаць апавяданне, чамусьці шчыміць сэрца. Мо таму, што ад нас усё далей і далей адыходзіць дабрныя і спагада — не толькі адно да аднаго, але і да братоў нашых меншых.

З-за нізкай хмары, край якой хаваўся за гарызонтам, выліснула сонца. Па-восьсеньку няяркае, яно паступова падымалася. Паціпела.

Нечакана закрукатаў матор: прыехалі суседзі. Ціміч добра ведаў іх: і старэйшага Арцёма, і яго сына Андрэя. Арцём часта заходзіў да Сцяпана Іванавіча. Яны бралі чарку і доўга гаварылі пра палітыку, не зяртаючы на іх ні ўвагі. Як пакуль той не лез у чыюнебудзь талеруку...

Ціміч вярнуўся да Андрэя з Арцёмам. Мужчыны абедалі. Андрэй кінуў скуру ад каўбасы. Ціміч заляў яе на лягу і, злосна муркнуўшы, быццам у яго хашці ад-

белага верабейку — і пер'я не абіраў. Сёння Ціміч выбраўся ў далёкую дарогу, аж да крайняй дачы. Крыквілага Антона тут не сустраў, а на ганку заўважыў, што на верандзе адна шыбіна выбіта. Па-тыкала мясам.

З адкрытым сэрцам ПАБЫЦЬ ДЗЕДАМ МАРОЗАМ МОЖА КОЖНЫ

23 снежня ў дзюцым акалагічным цэнтры ў Бараўлянах адбудзецца навагодні канцэрт, традыцыйні і незвычайны. Традыцыйні — бо падобныя святы для маленькіх пацыентаў і іх бацькоў, якія месяцамі не пакідаюць клініку, ляжачы ўжо некалькі гадоў. Які прыгавдае ініцыятар і ідэйны натхніцель праекта Тамара Лісіцкая, такіх творчых акцый — неважкіх і маштабных, з удзелам артыстаў, спартсменаў, клоўнаў, ды дзюжэй, з падтрымкай звычайных грамадзян і салідных кампаній — адбылося ўжо каля 20. А незвычайны — таму, што для хворых дзюцей кожная такая паездка — асобная і запамінальная нагода для радасці. Тым больш, калі ўсё адбываецца напярэдадні Новага года...

просьба ў дзюцей і бацькоў да Дзеда Мароза — толькі адна. І натуральна, вельмі хочацца, каб ва ўсіх гэта запамінае жаданне спраўдзілася. І каб нават у няпростых умовах акалагічнага цэнтра панавала кароўная навагодняя атмасфера.

Напрыклад, гэтым разам у гасці да дзюцей разам з Дзедам Марозам плануец зазірнуць фокуснік Пётр Стасевіч, артыст Волга Плотнічэва, Пётр Елімаў ды іншыя; а напоўніць казначаму дзеду мех з падарункамі можа дапамагчы кожны ахвотны!

Варта толькі выбраць «адрацата» і сфарміраваць з некалькіх кампанентаў і добрых пажаданняў у паштоўцы падарунак дзюцям для яго. Прычым гаворка не ідзе пра экзатычныя ды вельмі дарагія рэчы. Папярэды і дзюцячы касметыка, алуюкі і альбомы, канструктары і пазлы, кнігі і цацкі — усё гэта прынасе радасць, калі будзе падарана ад душы...

Зразумела, што галоўная

спраўдзілася. І каб нават у няпростых умовах акалагічнага цэнтра панавала кароўная навагодняя атмасфера.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

— Спадзіёмся на гэта, верым у новы працоўны перамож.

У гутарку ўступіла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі і працавазначэнні лепшых спартсменаў і самадзейных артыстаў Дарэчы, мастацкая самадзейнасць камбіната — у расквіце (загадчыца клуба Ірына Манчанка). Удзельнікі яе даюць канцэрты для працоўнікаў прадпрыемства, вязаджаюць у яго філіялы, у санаторыі «Прыднпроўскі». Плядоўкамі іх вышчупленны былі рэспубліканскія дзюжыні ў Бабруйску і Рэчыцы, пабывалі яны і ў гарадах-пабрацімах — Наваград-Валынскім (Украіна) і Прахаціцы (Чэхія). Клуб арганізоўвае паездкі па Беларусі: Нясвіж, Навагрудка, Хатынь, Мірскі замак, Браслаўскія азёры. Усё не пералічыць.

— Мы заходзілі ў музей камбіната. Шмат там цікавага з жыцця прадпрыемства.

— Гэта ўнікальны аб'ект камбіната і адначасова сведчанне высокай карпаратыўнай культуры, дзе сабраны сапраўдныя рэліквіі, якія маюць гістарычную і дзюжнюю каштоўнасць. Галоўным захавальнікам і экскурсаводам музея з'яўляецца загадчыца бібліятэкі Валіянтка Мельнічэва. За год бібліятэка наведвае да 700 чалавек. Гэта не толькі работнікі камбіната, але і жыхары мікраараёна. Фонд яе складае 17 тысяч кніг, часопісаў і г.д. Вельмі шмат даведанчых літаратураў і для спецыялістаў, і для студэнтаў-завочнікаў.

Есць у нас медыцынскі пункт, каля вярця «Брыганада», якую наведваюць і гараджане, крама ў галоўным корпусе камбіната, база адначынку.

Барыс НАВУМАВІЧ: Пра так званы «завоўны» пакет камбіната можна расказаць далей. Ён дапамагае вырашаць бытавыя праблемы людзей, які з'яўляюцца залатым фондам прадпрыемства. Іх інтэлект, майстэрства, ініцыятыва, актыўнасць, іх рабочыя рукі вывелі прадпрыемства ў лік лепшых у былым Савецкім Саюзе, так і ў сённяшнім СНД. Новых вяд дасягненняў, новых вышыняў, працоўнікі камбіната!

Матэрыял падрыхтаваў Уладзімір ПЕРНІКАЎ. Фота Раісы БАРАВой. УНП 400046241

НАШ АДРАС ААТ «Рагачоўскі малочнакансервавы камбінат» 247671 Гомельская вобласць, г. Рагачоў, вул. Кірава, 31. Тэл. (02339) 2 54 24, факс (02339) 2 71 81 E-mail: office@rmkk.by

Раніцай кат зноў памкнуўся вырацца з пасткі, але жалеза на ганку заўважыў, што на верандзе адна шыбіна выбіта. Па-тыкала мясам.

Перадновагодні Выйгрышы гамялячан

Пра іх нам паведаміў начальнік аддзялення РУП «Беларускі латарэй» на Гомельскай вобласці Леанід Кандратаў. Па яго словах, у 356-м тыражы латарэй «Ваша лато» і пятым — латарэй «Пяцірачка» гамялячанам дасталася трохпакаёвая кватэра ў Гродне коштам у 130 мільянаў рублёў і галоўныя грашовыя прызы ў дзюсяць і пяць мільянаў рублёў.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

3 таго боку прылаўка

«Палітыка ў сферы гандлю накіравана ў першую чаргу на абарону эканамічных інтарэсаў дзяржавы»

Адносна нядаўна Міністэрствам гандлю быў падрыхтаваны «Пералік спажывецкіх тавараў, выключэныя імпарту якіх заўважна не паўплывае на спажывецкі рынак рэспублікі». Ужо з самай назвы дакумента можна зразумець яго сутнасць. У названы спіс увайшлі 16 відаў харчовых і 15 пазіцый нехарчовых тавараў. Сярод першых гэта, у прыватнасці, замежнае піва і безалкагольныя напоі, сыры і тварог, хлеб і мучныя кандытарскія вырабы, ёгурты, шакалад і іншыя гатовыя харчовыя прадукты з утрыманнем какавы. У спіс нехарчовых тавараў былі ўключаны замежныя тэлевізары, веласпеды, дыянавы, бытавыя мэбля, жаночыя і даражыныя сумкі, сукія будаўнічыя сумесі і інш. На думку распрацоўшчыкаў дакумента, адсутнасць гэтых імпортных тавараў ўваплывае на спажывецкі рынак краіны. З просьбай больш падрабязна пракаментываць сітуацыю з прыняццём «Пераліку...» рэдакцыя звярнулася ў Міністэрства гандлю, накіраваўшы туды афіцыйны запіс.

Большасць беларускіх тавараў па ўзроўні якасці, знешнім выглядзе, спажывецкіх якасцяў не саступае імпортным аналагам. У сувязі з гэтым Міністэрствам гандлю ўстаноўлены пэўныя абмежаваныя імпарту якіх адмоўна не адб'е на забеспячэнні насельніцтва таварамі і завезеным з-за межы рэспублікі. Улічваючы, што асобныя асартыменты тавараў не вырабляюцца ў рэспубліцы ці вырабляюцца ў аб'ёмах, якія не забяспечваюць патрэбу ўнутранага рынку, імпорт такіх тавараў абгрунтаваны (гэта тавары так званыя «крытычнага імпарту»).

Большасць беларускіх тавараў па ўзроўні якасці, знешнім выглядзе, спажывецкіх якасцяў не саступае імпортным аналагам. У сувязі з гэтым Міністэрствам гандлю ўстаноўлены пэўныя абмежаваныя імпарту якіх адмоўна не адб'е на забеспячэнні насельніцтва таварамі і завезеным з-за межы рэспублікі. Улічваючы, што асобныя асартыменты тавараў не вырабляюцца ў рэспубліцы ці вырабляюцца ў аб'ёмах, якія не забяспечваюць патрэбу ўнутранага рынку, імпорт такіх тавараў абгрунтаваны (гэта тавары так званыя «крытычнага імпарту»).

Названы пералік носіць рэкамендацыйны характар і можа быць арыентаірам для суб'ектаў гаспадарання ў напрамку развіцця знешнеэканамічнай дзейнасці. **Сяргей РАСОЛЬКА.**

Карэспандэнт атрымаў заданне...



Карэспандэнт «Звязды» клонула на 50-працэнтную «прынаду», закінутую маркетологамі крамы моднага адзення.

СКАРЫСТАЦЦА НАВАГОДНІМІ ЗНІЖКАМІ

«SALE», «РАСПРОДАЖ», «Зніжка» — падобныя надпісы і значкі «%» на фоне зніжковых гірандэй складала не заўважна. Яны скрызлі ў агонах метра, на вітрынах крамаў, на расіяках на вуліцах гарада, ў рэкламных буклетах, якія раздаюць надукульчыя прамоўтары. Нават я, чалавек, якому паходзіць на крамах прыносць больш стомы, чым радзіці, трапіла ў пастку гэтых спактуслівых прануюў.

У нядзелю а 12 гадзіне пасля працяглага ваганні зашла ў адну з крамаў моднага адзення. Сваю ролю тут, шчыра прызнаюся, адграла вітрына, якая абяцала 50-працэнтную зніжку. Такіх ахвяраў, як я, было гаць гаць, прычым прадстаўнікоў моцнага полу ніяк не менш за жанчын. Прабіраючыся паміж калегамі-пакупніцамі, я перш за ўсё разглядала цэнікі на яркіх кофточках і сарочках. Вось табе і абяцанкі-цацанкі, — расчаравалася я. Шляхам нескладаных падлікаў зніжкай максімум на 40 працэнтаў ад першапачатковага кошту.

«Дзе ж тут рэчы са зніжкай напалову?» — цаўкалю ў кансульта-танта.

— Чаму вы вырашылі, што на ўсё рэчы такая вялікая зніжка? — пацскае мяя пытанне. — Мы ж не ў Заходнім Еўропе... Вы глядзіце ўважлівай на вітрыну: у нас зніжка да 50 працэнтаў!

Надзея ДРЫЛА.

Пакуль бабуля выбірае ўнуччы сукенку на навагодні ранішнік («у нашым дзіцячым садку забаранілі прыходзіць у навагодніх касцюках, каб не атрымалася так, што адзін будзе ў касцюме, а другі не»), Сонечка разам з дзедам прымярае плюшавыя карнавалыя касцюм. На які, ў адрозненне ад іншага дзіцячага адзення і абутку, не распаўсюджваецца зніжка.

«А ўсё з-за таго, што карнавалыя касцюмы прыроўняваюцца да мяккіх цацак», — тлумачыць кансультант.



Максімальная зніжка для жыхароў Мінскай вобласці — 30 працэнтаў. Яна распаўсюджваецца на дзверы ў Влейцы, швейную прадукцыю для дзяцей у Маладзечна, курткі мужчынскай у Слуцку, гадзіннікі Мінскага гадзіннікавага завода ў Слуцку і ў Салігорску. Зніжка на бытавую тэхніку на Міншчыне не перавышае 15 працэнтаў. На харчовыя тавары ў прыстальных рэгіёнах можна зніжковаць на 10-20 працэнтаў, а каву ў Салігорску можна набыць са зніжкай у 25 працэнтаў.

Аўтарытэтна

Аб зніжках, на якія могуць разлічвацца беларусы напярэдадні святаў, паведаміла прэс-сакратар Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь Алена КАВАЛЕВА:

— Перад Калядкамі і Новым годам у гандлёвых арганізацыях рэспублікі многія тавары можна набыць па зніжковым кошту. Такі шчып пакупнікі атрымалі ў выніку зніжкі гандлёвых надбавак на тавары ў памеры ад 10 да 50 працэнтаў. А ў некаторых выпадках кошыкі і наогул знілі цалкам. Пэўны крок у бок пакупнікоў зрабілі і вытворцы. Мы спадзяемся, што дасягнуць дамоўленасці наконт зніжак парадуюць нашы пакупнікі.

Так, ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі «Мінскі гадзіннікавы завод» сумесна з гандлёвымі арганізацыямі запланавалі правядзенне перадавагодняй выставы-рапрадужа. Зніжкі з боку вытворцаў, так і гандлёвой робіцца на 15 працэнтаў. У выніку пакупнікі змогуць набыць гадзіннікі беларускай маркі на 30 % танней. Што датычыцца зніжак на іншыя групы тавараў, то, напрыклад, у Гомельскай вобласці трыкажыныя вырабы беларускіх фабрык рэалізуюцца са зніжкай у 10-30 працэнтаў. А вось у Рэчыцы ў адной з крамаў можна атрымаць перадавагоднюю зніжку на швейныя вырабы ажно ў 40 працэнтаў. Есць у гэтым рэгіёне і зніжкі на абутак — ад 20 да 28 працэнтаў, на айчынную бытавую тэхніку — 7-15 працэнтаў.

Максімальная зніжка для жыхароў Мінскай вобласці — 30 працэнтаў. Яна распаўсюджваецца на дзверы ў Влейцы, швейную прадукцыю для дзяцей у Маладзечна, курткі мужчынскай у Слуцку, гадзіннікі Мінскага гадзіннікавага завода ў Слуцку і ў Салігорску. Зніжка на бытавую тэхніку на Міншчыне не перавышае 15 працэнтаў. На харчовыя тавары ў прыстальных рэгіёнах можна зніжковаць на 10-20 працэнтаў, а каву ў Салігорску можна набыць са зніжкай у 25 працэнтаў.

Аду з самых шчып зніжак на сваю прадукцыю робіць ААТ Пінская ВГА «Палесце». Дзюмпер, жакеты і іншую прадукцыю гэткага прадпрыемства пакупнікі зможа набыць са зніжкай у 50 %.

У сталіцы прагназуецца самая вялікая колькасць акцыі і зніжак на самую розную прадукцыю: на сок, піва, каўбасныя вырабы, алеі, якія акупаюць, мяса птушкі, рыбпрадукты, адзенне, абутак і, вядома ж, на бытавую тэхніку. Напрыклад, тэлевізары «Віцязь» «На Нямізе» прадаюцца са зніжкай 6 працэнтаў.

У кожным рэгіёне запланавана правядзенне шматлікіх кірмашоў, гандаль будзе арганізаваны пераважна на мясцовых рынках. Такія формы прыцягнення пакупнікоў перад зніжковымі святамі з кожным годам набываюць папулярнасць.

ПРЫГОЖАЯ ІНДУСТРЫЯ



IX Міжнародная спецыялізаваная выстава «Індустрыя забавы» не ўключала ў сябе спецыяльны раздзел старых рырэтэтных аўта і сучасных лімузінаў, але менавіта сабраны пад адным дахам грацыёзныя «тачкі» рэлізныя эфектнае ўражанне на мічан, якія свае выхадныя дні прывыклі знаёмства з тэхналогіямі сучаснай індустрыі адпачынку. Менавіта тут можна было не толькі разгледзець і памацаць дарагія цацкі на колах, але і адчуць сябе ў якасці пасажыра і нават вадзіцеля.

Фота Аналя КЛЕШЧУКА.



Прыбіральні — для ўсіх

Да 2012 года ў сталіцы плануецца пабудавць 38 прыбіральняў грамадскага карыстання. Больш за ўсё — 14 прыбіральняў — з'явіцца ў Фрунзенскім раёне. Таксама ва ўсіх раёнах гарада ўстанавяць модульныя прыбіральні. Усяго іх будзе 32. Такое рашэнне было прынята на пасяджэнні Мінгарвыканкама.

На пасяджэнні таксама была падтрымана прапанова абавязваць усе сталічныя кафэ і рэстараны пуськаць у прыбіральню нават тых, хто не з'яўляецца іх кліентам. Лічыцца, што такая мера зробіць праблему нячэсткі грамадскіх прыбіральняў у сталіцы менш вострай. Акрамя таго, прынята рашэнне аб тым, што праектаванне новых гандлёвых, бытавых, жылёвых і адміністрацыйных аб'ектаў будзе весіцца з улікам магчымасці размяшчэння ў іх грамадскіх прыбіральняў.

Алена КЛІМКОВІЧ, «Мінск—Навіны».

«Белтэлекам» зніжае цэны на некаторыя тарыфныя планы byfly

РУП «Белтэлекам» зніжае цэны на некаторыя тарыфныя планы шырокапаўнамоцнага доступу ў Інтэрнэт byfly, паведамілі ў прэс-службе нацыянальнага апэратара.

Так, з 20 снежня для абанентаў byfly (фізічных і юрыдычных асобаў) цана тарыфнага плана «1024/512» зніжана больш як на 30 працэнтаў — да Вр980 тыс. Таксама да навагодніх святаў да Вр35 зніжаецца кошт аднаго мегабайта перавышэння трафіку ў пакетах з плав'ёчнай тарыфікацыяй. Акрамя таго, у пакетах кругласутачнага доступу без уліку трафіку павялічваецца хуткасць, а цана застаецца ранейшай. Напрыклад, у тарыфным плане «128/64» хуткасць павялічваецца да 256/128 Кбіт/с, у тарыфным плане «256/128» — да 512/256 Кбіт/с, у тарыфным плане «512/256» — да 768/384 Кбіт/с.

БЕЛТА.

ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»

Республика Беларусь 220088 г. Минск, ул. Антоновская, 2-а, каб. 24
Тел./факс 8 017 335 23 65

Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, суббота, воскресенье — выходные дни.

Свидетельство о государственной регистрации: Мингорисполком Решением от 18.06.2002 года зарегистрировал ЗАО «Белкоммунстроймонтаж» в ЕГР ЮЛ и ИП за № 101019973.

Лицензия № 02250/0195462 действительна до 19.03.2012 года, выданная Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Цель проекта строительства: строительство жилого дома.

Сроки реализации: 16 месяцев.

Этапы: 1 — 3,5 мес.; 2 — 1,5 мес.; 3 — 9,2 мес.; 4 — 2,0 мес.

Имеются заключения государственной экспертизы от 15.01.2008 года № 1357-8-2007 и заключения государственной экологической экспертизы от 20.11.2007 года № 712-2007.

Местонахождение жилого дома: г. Минск, граници ул. Каховская — Оршанская — Орловская — Сморгонский тракт.

ЗАО «Белкоммунстроймонтаж» имеет в собственности 0,7088 га под строительство многоквартирного жилого дома.

Квартиры — 91, машинные места — 24.

Функциональное назначение нежилых помещений — офисные помещения.

Без старых павецяў

У Мінску ў 2009—2012 гадах неабходна знесці амаль 5 тыс. павецяў. Аб гэтым паведаміў генеральны дырэктар ДВА «Мінская гарадская жылёвая гаспадарка» Віктар Вараб'ёў на апераўтыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме.

Паводле яго слоў, старыя паводовы будуць зносіць у адпаведнасці з рашэннем Мінгарвыканкама, якое было прынята яшчэ ў 2006 годзе і прадугледжвала пазатэную ліквідацыю збудаванняў.

«Тыя павеці не адпавядаюць архітэктурным і горадабудуўнічым нормам. Больш за тое, яны пуськую аблічча сталіцы, нерэальна выкарыстоўваюцца тэрыторыя», — сказаў Віктар Вараб'ёў.

На момант прыняцця рашэння мэры ў горадзе налічвалася амаль 7 тыс. павецяў, з якіх больш частка (5,3 тыс.) знаходзіцца ў камунальнай уласнасці, астатнія — ведамасныя. Збудаванні выкарыстоўваюцца жыхарамі для захоўвання асабістай маёмасці, маюць неправабны выгляд і не задавальняюць тэхнічна.

Да гэтага часу сталіца пазбавілася ад 1,5 тыс. напярэдадніх аб'ектаў. Добраўпарадкаванне ўнутрыдворавых тэрыторый абышлося гарадскому бюджэту амаль у Вр1 мільярд.

Агулачы праблему эксплуатацыі такіх павецяў, гендырэктар галоўнай з іх назваў адсутнасць у большасці аб'ектаў дакументаў на зямельныя ўчасткі. Акрамя таго, у працэсе прыватызцыі некаторыя збудаванні ўвайшлі ў кошт прыватызаваных кватэраў і з'яўляюцца калектыўнай уласнасцю сумесных домаўладанняў.

У наступныя гады гарадскія ўлады будуць зносіць паводовы, у якіх адсутнічае тэхнічная дакументацыя, і ў першую чаргу — аб'екты ў цэнтральнай частцы сталіцы. Разам з тым у Мінску налічваецца больш як 900 павецяў, якія ўнесены ў тэхнічныя пашпарты жылых дамоў, а таксама звыш 1,8 тыс. павецяў у тэхнічна спраўнаму стану. Іх лёс будзе вырашаны ў найбліжэйшы час.

Аксана ШЫКУЦЬ, БЕЛТА.

А ВАШ ДОМ — ЯК КРЭПАСЦЬ?

Калі вы з «Аховай», у зладзеяў шанцаў няма!



Знаёмая прыгажуня набыла нядаўна кватэру. Былыя гаспадары яшчэ перад продажам падкрэслілі, што жыллё абсталявана сігналаізаванай. І шчыра паралі — адназначна не адмаўляюцца ад паслуг «Аховы»! Калі зладзеі вырашылі «папрацаваць», нічога ў іх не атрымаецца. А ўсё таму, што «Ахова» гарантуе 100-працэнтную бяспечнасць жылля. Праз некалькі хвілін пасля трыгоў прыездзе міліцыянеры з Дэпартаменту аховы, а астатняе, які кажуць, справа тэхнікі. Зручна і бяспечна. На жаль, адмовілася жанчына ад такой паслугі, бо раней, які мне растлумачыла, проста ёю не карысталася. Ды яшчэ сказала — нарэшце, дарага абыходзіцца ахова. А я і так на кватэру вельмі патрацілася. Жаночая логіка «класічнай бландзіні»? І шкада, што так зрабіла. Нават не спалохалася, што, як ёй расказалі былыя ўладальнікі кватэры, аналагічную кватэру ў гэтым жа пад'ездзе і нават па тым жа «стажы» раней абрававалі. Застанецца спадзявацца, што не вядоўчы зладзеі купленую ёю кватэру пасля наваселля?

Карэспандэнт «Звязды» пагутарыў з начальнікам Віцебскага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы МУС РБ палкоўнікам міліцыі Уладзімірам Аркадзевічам Куркувым. Ён, зразумела, не па чутках ведае, што жыллё без надзейнай аховы можа быць лёгкай

здабычай зладчыцаў. А каб не здарылася такая непрыемнасць, літаральна і дзень і ноч працуюць супрацоўнікі «Аховы».

Таварыш палкоўнік, як вы маглі б пракаментываць расказаную гісторыю?

— Што тут сказаць? Бясспрэчна, паказальны аргумент супраць такога няправільнага падыходу — стабільнасць крадзяжоў. За адзінаццаць месяцаў гэтага года зразістравана больш за 9 тысяч крадзяжоў. Зараз у вобласці ахоўваецца больш за 17,5 тысячы кватэр і жылых дамоў. У цэлым колькасць зарэгістраваных крадзяжоў у параўнанні з паказчыкамі мінулага года скарацілася больш як на 1 тысячы. Але я трэба мець на ўвазе, што вельмі часта пацярпе-

лы з нейкіх асабістых меркаванняў не заўважыў аб крадзяжы ў праваахоўныя органы.

Як кажуць, «не стаяць на месцы» і кватэрныя рабаўнікі, выкарыстоўваюць радзімі і мабільную сувязь, у іх з'явіліся спецыяльныя прыстааваны для ўзлому дзвярэй і запорных прыладаў. Могуць лёгка падабраць ключы да замкаў. Калі жыллё на першым паверсе, слабымі месцамі з'яўляюцца вокны і форты. Але і кватэры на верхніх паверхах для зладзеяў лёгкага здабыча — пры дапамозе розных прыстааваных забіраліся і на 9, і на 12 паверсі.

— Вядоце, мне асабіста і, напэўна, нашым пажаным чытачам будзе вельмі цікава, калі вы расказаце, як зладзеі «вільняюць» кватэру, дзе, на іх думку, можна шмат чаго ўзяць? Па сучасных вонках? Дык яны ж усю ўсталяваную ў вялікай колькасці.

— Безумоўна, знешні воблік кватэры дае шмат інфармацыі зладзеям. Напрыклад, кандыцыянер, спадарожніквая талерка — ужо паказчыкі таго, што ў кватэры жывуць людзі замочныя. Ролю «чырвонай ачы» можа адыграць і дарагая машына, што стаяць ля пад'езда (хутка вызначыць гаспадару для зладзеяў не праблема), і рабочыя, якія робяць так званыя «субарамонт у кватэры».

Нават звычайныя пустыя скрыні з пад бытавой тэхнікі, што многія выстаўляюць за дзверы, могуць прыцягнуць увагу зладчыцаў: значыць, нешта каштоўнае ёсць у кватэры.

— Крадзяжы з дачай. Ужо, на

жаль, многія суаічынікі сутыкнуліся з гэтай праблемай. Найжэ людзі не разумеюць, што іх дача без надзейнай аховы можа стаць «галіўным болем».

Мо не вядоўчы, што і ў гэтым пытанні «Ахова» можа стаць надзейным абаронцам?

— Закрываць дачанга сезону міжвольна адкрывае сезон для дачных рабаўнікоў. Калі ў сваёй хаце дачнікі захоўваюць бульбу і разнасалы, ды яшчэ бытавая тэхніку стаяць — лепшага падарунка для зладчыцаў і не прыдумаш. Каб трапіць у сярэдзіну, ламалі дзверы, разбівалі вокны. Нават днём лікія людзі не бяжыць «сіці на справу». А былі выпадкі, калі зладчыч жыў на пустых дачах падоўгу.

— І як раскрываюцца такія злачынствы? Напэўна, цяжка?

— Вельмі важна свечасова паведаміць пра крадзяжы. Па гарачых слядах ворагоднасць раскрываць зладчыцаў значна больш шчыра. Інакш складанасць у тым, што нават перыяд учынення крадзяжы дакладна вызначыць вельмі складана. А бывае і неапамята — калі гаспадар дачы толькі праз месяц, два пасля крадзяжы высвятляе, што хату рабаўвалі. На жаль, не паўсюль ёсць на тэрыторыі дачных кааператываў вартаўнікі. А калі ёсць, не заўсёды яны надзейныя.

У ідэале іх павінна быць мінімум тры чалавекі, да пажадана маладога ўзросту, каб маглі даць адпор непрышаным гасцам.

— Ну, гэта ў ідэале. А калі

шчыра да яго далёка, што рабіць?

— Мы рэкамендуем узмацніць праёмы дзвярэй, выкарыстоўваць надзейныя замкі, абавязкова ставіць рашоткі на вокны першых паверхаў дамоў, па магчымасці абсталяваць жылля памішанымі ахоўнай сігналаізаванай. Калі неда-лёка ад вашай дачы пражываюць суседзі, трэба дамоўцца з імі, каб яны прыглядзелі за хатай. І ў выпадку дачы выклікалі міліцыю. Я б яшчэ параіў выкарыстоўваць знешняе асвятленне...

— Гэта як?

— Зараз прадаецца мноства асвятляльных прыладаў, якія ўключаюцца пры руху. Магчыма, свято-ло, што раптам загарацца, напугае зладчыкаў. А самае галоўнае, безумоўна, — трэба патрабаваць ад старэйшых садовага тава-рыства заапісаць на працу вартаўніка, а лепш, як я ўжо сказаў, некалькі на асене-зімовы перыяд.

— А наогул, якім патрабаван-ням павінна адпавядаць па-мяшканне альбо збудаванне, каб падраздаваць «Аховы» ўзяло яго пад нагляд?

— Памішканні, што мы прыма-ем пад ахову, павінны мець ка-пталіна знешняй сцены, вокны з надзейнымі запорамі ў працоўным стане. Узводныя дзверы павінны замыкацца не менш як на два з-мыт чалавекі, да пажадана мала-дога ўзросту, каб маглі даць ад-пор непрышаным гасцам.

— Ну, гэта ў ідэале. А калі

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

